

ЗВЯЗДА

16 МАЯ 2012 г. СЕРАДА № 91 (27206) Кошт 1100 рублёў

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А

Велічы Косаўскі палац запрацуе як турыстычны праз некалькі гадоў. Але і цяпер яго наведваюць многія, звонку любяцца старажытнымі мурамі.

Што рабіць, калі ваш сусед — стары адзінокі чалавек, які не заўсёды можа сачыць за парадкам у сваёй кватэры, а дзень не могуць забраць яго да сябе? Як засцерагчы і старога, і сябе ад магчымай небяспекі?

Самалёт зайшоў на пасадку над сэрцам Таліна. Дахі старога горада праглядаліся ў ілюмінатары ў сваёй кватэры да сябе. У промнях сонца здавалася, што гэта адкрываюцца брама ў старажытнасць.



Выдаецца з 9 жніўня 1917 г.

БЕЛАРУСЬ БУДЗЕ ЎСЯЛЯК САДЗЕЙНІЧАЦЬ ЯКАСНАМУ РАЗВІЦЦЮ АДКБ

Арганізацыя Дагавора аб калектыўнай бяспецы (АДКБ) адбылася як аўтарызаваная структура ў сферы бяспекі, і магчымасці для павышэння яе эфектыўнасці далёка не вычарпаны. Аб гэтым

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка заявіў 15 мая ў Маскве на пасяджэнні сесіі Савета калектыўнай бяспекі АДКБ, паведамлілі БЕЛТА ў прэс-службе беларускага лідара.



Пазачарговая сесія Савета калектыўнай бяспекі АДКБ была прымеркавана да 20-годдзя падпісання Дагавора аб калектыўнай бяспецы і 10-годдзя стварэння АДКБ. Спачатку кіраўнікі дзяржаў сустрэліся ў вузкім складзе, а затым адбылося пасяджэнне Савета калектыўнай бяспекі ў пашыраным складзе. На саміт у Маскву прыехалі кіраўнікі ўсіх дзяржаў — удзельніц арганізацыі: Беларусі, Арменіі, Казахстана, Кыргызстана, Расіі, Таджыкістана і Узбекістана.

Аляксандр Лукашэнка звярнуў увагу на тое, што Беларусь заўсёды выступала за ўмацаванне наднацыянальных інстытутаў, прызначаных забяспечваць бяспеку і стабільнасць для ўсіх дзяржаў у роўнай ступені.

«Мы зацкаўлены ў канструктыўным дыялогу з міжнароднымі арганізацыямі, такімі як ААН, АБСЕ, НАТА, і ў мірным урэгуляванні канфліктных сітуацый», — сказаў кіраўнік беларускай дзяржавы.

«Але мы супраць пустой рыторыкі!» — падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка. «Наша мэта — гэта ўзаемадзеянне, накіраванае на дасягненне канкрэтных і адчувальных вынікаў». — дадаў Прэзідэнт Беларусі.

Аляксандр Лукашэнка лічыць, што магчымасці для павышэння эфектыўнасці Арганізацыі Дагавора аб калектыўнай бяспецы далёка не вычарпаны. У бліжэйшай і сярэднятэрміновай перспектыве для далейшага ўдасканалення і развіцця АДКБ неабходна прыняць шэраг мер.

У прыватнасці, беларускі бок прапануе павысіць бяспеку і эфектыўнасць абароны дзяржаў — членаў АДКБ ад тэрарызму, наркатрафіку, нелегальнай міграцыі, выклікаў у інфармацыйнай сферы.

Акрамя таго, Прэзідэнт Беларусі лічыць неабходным умацаваць ваенны складальнік арга-

нізацыі з акцэнтам на развіццё высокамабільных сучасных спецаперацыйнага парадку. Гэта калектыўныя сілы хуткага рэагавання, аперацыйнага разгортвання, міратворчы кантынгент.

Беларускі бок выступае таксама за наладжванне цеснага, узаемавыгаднага супрацоўніцтва з іншымі дзяржавамі і міжнароднымі аб'яднаннямі. «Пры гэтым, на наш погляд, не варта абмяжоўвацца толькі ўзаемадзеяннем у сферы бяспекі, — адзначыў Аляксандр Лукашэнка. — Каардынацыя таксама павінна ажыццяўляцца і з эканамічнымі, і з палітычнымі структурамі. Асабліва дзючымі на прасторы былага СССР».

Яшчэ адной задачай, якую, на думку Прэзідэнта Беларусі, трэба рэалізаваць арганізацыі, з'яўляецца неабходнасць гарманічнага ўбудавання ў сучасную архітэктuru глабальнай і рэгіянальнай бяспекі.

«Для паспяховага выканання пастаўленых мэт АДКБ не варта замыкацца ў самой сабе, — адзначыў Прэзідэнт Беларусі. — У XXI стагоддзі ні адна рэгіянальная арганізацыя не можа паспяхова процістаяць усім выклікам сучаснасці».

«Дыялог, роўныя партнёрскія адносіны, сумесныя праекты і праграмы з іншымі арганізацыямі і краінамі — гэта залог паспеху ў процістаянні транснацыянальным пагрозам», — падкрэсліў кіраўнік беларускай дзяржавы.

Аляксандр Лукашэнка таксама запэўніў прысутных, што Беларусь будзе, як і раней, усяляк садзейнічаць якасному развіццю АДКБ, яе ўдасканаленню, універсальнасці і гарманічнай адаптацыі ў сучасным свеце.

На думку Прэзідэнта Беларусі, АДКБ у будучым можа пашырыць склад краін-удзельніц. Кіраўнік беларускай дзяржавы канстатаваў, што за невялікі гістарычны перыяд АДКБ выйшла далёка за межы



Адпраўка ў войскі новага папаўнення пачалася ў Беларусі 15 мая. У першы дзень з абласных зборных і Мінскага гарадскога пункта ў войскі накіравана каля тысячы прызывульнікаў, якія папоўняць рады сіл спецыяльных апераций, роты ганаровай варты, механізацыя аб'яднанняў і войскі сувязі Узброеных Сіл. Адпраўка працягнецца да 30 мая. Цырымонія прыняцця ваеннай прысягі ў новага папаўнення пройдзе 16 чэрвеня.

Медыцынскі атрад адпраўкі ў Мінскім гарадскім ваенным камісарыяце.

Беларусь ніколі не будзе прадаваць кантрольны пакет акцый «Беларуськалій»

Аб гэтым заявіў учора журналістам першы намеснік прэм'ер-міністра Беларусі Уладзімір Сямашка, перадае БЕЛТА.

«Мы ніколі не будзем прадаваць кантрольны пакет «Беларуськалій», — сказаў Уладзімір Сямашка. Паводле яго слоў, гэта было б значэнства ў адносінах да народа. Адказваючы на пытанне журналістаў аб тым, ці праходзяць перагаворы з кампаніяй Indian Potash Ltd, якая раней выказвала зацікаўленасць купіць долю «Беларуськалій» або заключыць з беларускім бокам доўгатэрміновы кантракт, першы віцэ-прэм'ер паведаміў, што такія перагаворы на сёння не вядуцца.

«Беларуськалій» датэрмінова пагасіць сіндыкаваны крэдыт \$1 млрд за кошт уласных і дзяржаўных сродкаў. Уладзімір Сямашка нагадаў, што крэдыт \$1 млрд быў узяты 18 лістапада 2011 года на адзін год. «Таму 18 лістапада 2012 года надыходзіць тэрмін, калі мы павінны пагасіць гэты крэдыт».

«Беларуськалій» будзе прадаваць кантрольны пакет акцый «Беларуськалій»

ЧАМУ СЁЛЕТА БРОЙЛЕРЫ — НАРАСХВАТ? Каб купіць куранят, вяскоўцы гатовы ехаць у любы куток краіны

Людміла Васільеўна Маркава з Бабруйска, паводле яе слоў, чытае наша выданне гадоў 35. Кажы, што не пралукае ніводнага «Гарачага» тэлефона. А зараз сама вырашыла скарыстацца магчымасцю задаць пытанне на радыё-лініі «Гарачую лінію». Спрабавала самастойна вырашыць праблему, што ўзнікла, аднак намаганні аказаліся марнымі. Таму і патэлефанавала ў «Звязду». А сутнасць справы ў наступным.

— Немагчыма набыць бройлерных куранят! — адразу азначыла праблему наша даўня чытачка. — Дагэтуль такіх праблем не ведала, а сёлета творацыя нешта незразумелае. Лічы, на птушкафабрыку па ўсёй краіне патэлефанавалі, гатовы паехаць у любы куток, але пакуль не атрымаваліся набыць патрэбнае.

Як раскажала далей Людміла Васільеўна, прычым таму некалькі. Напрыклад, на адной з птушкафабрэк Гомельскай вобласці гатовы задаволіць патрэбу прыватнікаў, аднак... Прадавец бройлераў там плануе 4 чэрвеня, 11 чэрвеня, а потым увогуле толькі пасля 20 чысла. Для чытачкі гэтыя тэрміны не падыходзіць: хацелася б раней. Ды і ліміты не дазваляюць: на некаторых прадпрыемствах у адны рукі гатовы прадаць ад 35 да 50 куранят. З іншага боку, у Слуцку на птушкафабрыцы адказалі, што таксама гатовы пайсці насустрач пакупнікам — фізічным асобам, але калі тыя... выкупіць усю партыю бройлерных куранят.

— Асабліва мне патрэбна недзе 50 бройлераў. З улікам знаёмых і родных, з кім падзялілася клопатам з набыццём куранят і хто таксама сутыкнуўся з аналагічнай праблемай, магла б набыць іх недзе 200. Дарэчы, летас перавозіла для сябе і знаёмых 300 бройлераў. Але ж браць усю партыю — надта, — распавяла падрабязнасці сваіх пошукаў Людміла Васільеўна.

Безумоўна, прывозяць на продаж бройлераў і ў Бабруйск. Аднак чытачка такім гандлярам не даярвае. Казала, узла нека 50 куранят. Дык з іх і вырасла... 50 пёўнаў, якія за пяць месяцаў набралі вагі толькі па 1,5 кілаграма. Таму зараз заяўніцка хоча гарантыі. Ды і проста не любіць, як нам падалася, Людміла Васільеўна такіх перакупшчыкаў.

Безумоўна, прывозяць на продаж бройлераў і ў Бабруйск. Аднак чытачка такім гандлярам не даярвае. Казала, узла нека 50 куранят. Дык з іх і вырасла... 50 пёўнаў, якія за пяць месяцаў набралі вагі толькі па 1,5 кілаграма. Таму зараз заяўніцка хоча гарантыі. Ды і проста не любіць, як нам падалася, Людміла Васільеўна такіх перакупшчыкаў.

Безумоўна, прывозяць на продаж бройлераў і ў Бабруйск. Аднак чытачка такім гандлярам не даярвае. Казала, узла нека 50 куранят. Дык з іх і вырасла... 50 пёўнаў, якія за пяць месяцаў набралі вагі толькі па 1,5 кілаграма. Таму зараз заяўніцка хоча гарантыі. Ды і проста не любіць, як нам падалася, Людміла Васільеўна такіх перакупшчыкаў.

Безумоўна, прывозяць на продаж бройлераў і ў Бабруйск. Аднак чытачка такім гандлярам не даярвае. Казала, узла нека 50 куранят. Дык з іх і вырасла... 50 пёўнаў, якія за пяць месяцаў набралі вагі толькі па 1,5 кілаграма. Таму зараз заяўніцка хоча гарантыі. Ды і проста не любіць, як нам падалася, Людміла Васільеўна такіх перакупшчыкаў.

АЛЯКСАНДР ЛУКАШЭНКА АДЗНАЧАЕ ВЯЛІКУЮ РОЛЮ РАСІІ У ДАСЯГНЕННІ ВЫСОКІХ ВЫНІКАЎ У ІНТЭГРАЦЫІ НА ПОСТСАВЕЦКАЙ ПРАСТОРЫ

Аб гэтым ён заявіў, сустракаючыся ў Маскве са старшынёй урада Расійскай Федэрацыі Дамітрыем Мядзведзевым, перадае БЕЛТА.

«Дзякуючы Расійскай Федэрацыі за апошнія 4 гады мы змаглі дасягнуць у інтэграцыі самых высокіх вынікаў», — адзначыў кіраўнік беларускай дзяржавы. Аляксандр Лукашэнка немалу заслугу ў гэтым бачыць у Дамітрыя Мядзведзева. «Ваша рашучасць, нават часам рызыка, што трэба калісьці вырашаць гэтыя пытанні, прывялі да таго, што мы сёння на постсавецкай прасторы маем самую развітую інтэграцыю і ў АДКБ, і ў

ЕўразЭС, і на прасторы Мытнага саюза, і АЭП, з якой лінацца нават нашы праціўнікі. Гэта дарагога каштуе», — сказаў беларускі лідар, звяртаючыся да Дамітрыя Мядзведзева. «І тое, што Расія змагла зрабіць гэтыя крокі, — вялікая ваша заслуга. Аб гэтым не толькі я гавару», — дадаў кіраўнік беларускай дзяржавы.

Аляксандр Лукашэнка павінаваў Дамітрыя Мядзведзева з назначэннем на пасадку кіраўніка урада. «Гэту тэму мы ўзялі з маёй падачы на закрытым пасяджэнні АДКБ. Я выказаў у тым плане, што як для прэзідэнта Уладзіміра Пуціна работа на прэм'ерскай

пасадзе, так і Дамітрыя Мядзведзева пасля прэзідэнцтва на прэм'ерскай пасадзе мала што мяняе. Таму што ў вялікай Расіі задач столькі і, што цяжка іх падзяліць паміж прэм'ерам і прэзідэнтам», — сказаў беларускі лідар. Паводле яго слоў, гэта падкрэслівае той факт, што Дамітрыя Мядзведзеў лічыць цяпер на сустрэчу «вялікай васьмёркі». «Хачу сказаць, што мала што зменіцца ў вашым жыцці. Нагрузка ўзрасце», — дадаў беларускі лідар.

Аляксандр Лукашэнка ад імя беларускага народа пажадаў Дамітрыю Мядзведзеву паспеху.

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ

ЕЎРАЗОНА ПАЗБЕГА ПАЎТОРНОЙ РЭЦЭСІІ ДЗЯКУЮЧЫ ЭКАНОМІЦЫ ФРГ

Аб'ём ВУП 17 дзяржаў еўразоны не змяніўся ў першым квартале 2012 года як у параўнанні з папярэднімі трыма месяцамі, так і адносна студзеня-сакавіка 2011 года, сведчаць папярэднія звесткі Статыстычнага ўпраўлення Еўрасаюза. Разам з тым, аналітыкі, аптычаныя агенствам Bloomberg, чакалі зніжэння абодвух паказчыкаў на 0,2%. Такім чынам, еўразоне ўдалося пазбегнуць паўторнай рэцэсіі дзякуючы ўздыму эканомікі Германіі.

ФРАНСУА АЛАНД — НОВЫ ПРЭЗІДЭНТ ФРАНЦЫІ

Франсуа Аланд, які перамог на выбарах, учора падпісаў акт аб уступленні на пасадку прэзідэнта, атрымаўшы перад гэтым паўнамоцтвы кіраўніка дзяржавы ад свайго папярэдніка Нікала Сарказі. Таксама паміж двума былымі супернікамі адбылася гутарка, падчас якой экс-прэзідэнт у тым ліку паведаміў свайму пераемніку ядзерныя коды.

КРАІНЫ НАТА ПЕРАХОДЗЯЦЬ НА ВУЗКУЮ СПЕЦЫЯЛІЗАЦЫЮ

На саміце НАТА ў Чыкага кіраўніцтва альянсу афіцыйна аб'явіць аб запуску маштабнай рэформы сваіх узброеных сіл. Мяркуюцца, што з гэтага часу краіны-удзельніцы будуць спецыялізавацца па адным або некалькіх кірунках: хтосьці зоймецца хімічнай абаронай, камусьці прыйдзецца сфакусавацца на забяспечэнні ГЭМ або абслугоўванні агульнага авіяпарку. За рэформай хаваецца не толькі неабходнасць эканамічных сродкі, запэўніваючы прадстаўнікі альянсу. Эксперты, зрэшты, сумняваюцца ў паспеху рэформы. Аб планаваным запуску пакета рэформаў пад агульнай назвай «Разумная абарона» паведаміў у канцы красавіка генеральны сакратар НАТА Андрэ Фог Расмусэн. «Нават вялікія краіны разумеюць, што падтрымліваць поўны набор сіл і сродкаў немагчыма, не кажучы ўжо про малья», — растлумачыў прадстаўнік штаб-кватэры НАТА. У Чыкага будзе абвешчана аб запуску 25 такіх праектаў, распрацаваных па прынцыпе «аб'яднання і сумеснага выкарыстання».

ПАДРАБЯЗНАСЦІ

ЧАЛАВЕЧТВА ЗА 40 ГАДОЎ ЗНІШЧЫЛА АМАЛЬ ТРЭЦЬ БІЯРЭСУРАЎ ЗЯМЛІ

Біялагічныя рэсурсы на Зямлі скараціліся на 28% з 1970 па 2008 год, гаворыцца ў апублікаванай сёння новай справаздачы пад назвай «Жывая планета», якую раз у два гады складаюць спецыялісты Сусветнага фонду дзікай прыроды (WWF).

Да вынікова аб памяншэнні параметраў біяразнастайнасці амаль на траціну спецыялісты фонду прыйшлі, у прыватнасці, на аснове вывучэння развіцця больш чым 9000 папуляцый прадстаўнікоў класаў пазваночных жывёл — млекакормячых, рыб, птушак, паўзуноў і амфібіяў.

Эксперты фонду канстатуюць, што спажыванне чалавекам прыродных рэсурсаў у параўнанні з 1966 годам падвоілася. Паводле іх слоў, глабальны карыстальнікам і забруджвальнікам сусветнай эканомікі з'яўляюцца ЗША. «Калі б увесь свет выкарыстоўваў прыродныя рэсурсы ў такіх маштабах, у якіх і сёння выкарыстоўваюць амерыканцы, то для падтрымання экабалансу запатрабавалася б пяць планет, супастаўных з Зямлёй», — адзначаецца ў справаздачы.

Аднак ЗША займаюць толькі пяці радок у спісе краін, якія марнатарна выкарыстоўваюць сусветныя прыродныя рэсурсы ў разліку на душу насельніцтва. Лідарамі па гэтым паказчыку з'яўляюцца Катар (1-е месца), Кувейт (2), Аб'яднаныя Арабскія Эміраты (3) і Данія (4).

ШТО МОЖА БЫЦЬ ГРУНТАМ ДЛЯ ДАЛЕЙШАГА РАЗВІЦЦЯ БЕЛАРУСКАГА КІНО?

16 мая ў Францыі адкрываецца Міжнародны Канскі кінафестываль, у асноўны конкурс якога ўвайшоў фільм Сяргея Лазніцы «У тумане», зняты паводле твора Васіля Быкава. У вытворчасці карціны таксама ўзяла ўдзел Нацыянальная кінастудыя «Беларусьфільм». І хочацца, каб гэта быў не адзіны фільм новага часу, на які звярнулі б увагу ў свеце. Адсюль і наша пытанне.

Антаніна КАРПЛІАВА, кандыдат мастацтвазнаўства, кінакрытык, загадчык аддзела экранных мастацтваў Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору НАН Беларусі:

— Кіно — гэта ў першую чаргу таленавітыя людзі. На жаль, мы не навучыліся іх берачы: рэжысёры працягваюць з'яжджаць — перспектыўныя і маладыя. Па-другое, захаванне сваіх брэндаў — ваеннага кіно, дзіцячага. І пашырэнне жанраў. Мне здаецца, трэба захоўваць вялікае кіно, калі мы сапраўды хочам прысутнічаць на розных конкурсах і фестывалях. Калі мы хочам вярнуць кінамастацтва статус мастацтва, то гэта могуць зрабіць толькі таленавітыя асобы. Мы зараз удзельнічаем у сумесных праектах: на слыху фільм «У тумане», зняты на беларускім літаратурным матэрыяле. Там фактура беларуская і нават твары адлюстроўваюць беларускі характар. Так, гэта адно з выйсцяў, але не глаўнае... Яшчэ важна развіваць кінамастацтва малых формаў як нацыянальны здымаць: наша дакументальнае і анімацыйнае кіно. Яны знаходзяцца ў лепшым стане ў параўнанні з вялікім кіно.

Андрэй ТАНИНДАНГ, тэлеведучы, літаратар, мастак, музыка, зацкаўлены глядач:

— Наша багатая літаратурная спадчына, якая можа даць добрыя сюжэты. Таму што, акрамя Быкава, у нас ёсць яшчэ Караткевіч. Хоць раней і былі фільмы паводле яго твораў, але можна было б зрабіць нешта больш сучаснае і актуальнае. Але як глядач я магу сказаць, што наша кінадакументалістыка вельмі цікавая. На жаль, не усё, што здымаецца, даходзіць да гледача. Вельмі шмат дакументальных фільмаў знаходзіцца на паліцах і няма дзе іх паглядзець. Гэта не мастацкая праблема, а хутчэй арганізацыйная. Тое самае можна сказаць пра беларускую анімацыю: фільмы ёсць, але няма шырокага доступу гледача да гэтай прадукцыі. Чаму б іх масава не тыражаваць?

Віктар КАЗЬКО, пісьменнік:

— Нацыянальныя кадры. Рэжысёры, акцёры... І захаванне, увага да беларускай гісторыі. Да сваіх каранёў. Таму што маскоўская рэжысёры прыязджаюць — і з'яжджаюць, а ў нас застаюцца свае, а яны не арыентаваны на беларускае. І толькі беларускі грунт, беларускія карані могуць даць глыбіннае добрае кіно. Як з творами Быкава, якога ў свой час экранізавалі, але закралі толькі першы слой — саму ваіну, дзеянне. Але філасофія Быкава не была раскрыта. Мы за савецкім часам не падышлі да асэнсавання сусветнай магнусаці таленту нашага генія. А тое, што ён закладаў у літаратуры — унутраную спружуну, якая рухала нашу беларускую літаратуру — дагэтуль не кранулі. Мастацтва ствараецца там, дзе ёсць глыбіня...

Запісала Ларыса ЦІМОШЫК.



ISSN 1990 - 763X

ЧАМУ СЁЛЕТА БРОЙЛЕРЫ — НАРАСХВАТ?

(Заканчэне. Пачатак на 1-й стар.)

...Карацей кажучы, вось такі ўвогуле ваз неспадзяванак. Чытачка і абуралася: чаму вясковага жыхара не забяспечыць патрэбным і ў зручны для яго час, у нашым выпадку — бройлерным курантамі?.. Даводзіла, што хвалюе гэтая праблема многіх: маўляў, як жа мяса той птушкі потым у краме па такіх цэнах будзе дакупіцца, калі бліжэйшым часам не вырасіць дабавы?.. Рэдакцыя паспрабавала разабрацца ў сітуацыю, для чаго звярнулася ў Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання і на некалькі птушкафабрык у розных абласцях краіны.

Забягаючы наперад, павінны канстатаваць, што праблема сапраўды існуе. На птушкафабрыках пацвердзілі, што сельскай тэлефануе да іх з усіх куткоў у надзеі набыць жадаемых бройлераў, але... Попыт перавышае прапанову. Прадпрыемствы імкунца задаволены патрэбы прыватнікаў па максімуме, наколькі гэта магчыма, аднак гэтак пераждкае шэраг аб'ектывных фактараў. Як распавялі найперш ва ўпраўленні інтэнсіўнай жывёлагадоўлі і птушкагадоўлі Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання, у іх няма і не было дакументаў, якія, як прапаноўвала чытачка, рэгламентавалі б нейкі «цэнтралізаваны» продаж бройлерных курантаў сельскай тэлефоннай сувязі. Першай справай птушкафабрыкі павінны забяспечыць папаўненне сваіх прамысловых стацкаў. Продаж бройлераў фізічным асобам вядзецца па рэштковым прынцыпе. І кожная птушкафабрыка, як самастойны суб'ект гаспадарання, вырашае: колькі, калі. Калі — у тым сэнсе, як зноў жа спрадывацца заўважлівай нашай заяўніцы на адным з прадпрыемстваў, куды яна звярталася, што існуючыя тэрміны вываду птушкі — напрыклад, 21 дзень. Гэтак жа, як і «магутнасць» інкубатора. Хаця, паўторымся, добра ведаючы аб праблемах прыватнікаў, птушкафабрыкі на-



Фота БЕЛТА

ват у такіх умовах імкунца зрабіць для іх усё магчымае, пра што мы расказам крыху ніжэй. Што датычыцца асобна Магілёўскай вобласці, як сказалі ў Міністэрстве, магчыма, тут на сітуацыю дадаткова паўплывала тое, што адно з прадпрыемстваў перайшло ў прыватную рукі. І нейкая доля ўнутранага рынку, якая раней закрывалася ім, цяпер «правісла»...

Першы намеснік дырэктара па вытворчасці адной з птушкафабрык Магілёўскай вобласці скасаў, што такіх прадпрыемстваў у іх няма. «Мы самі набываем курантаў, паколькі займаемся вытворчасцю мяса. Не будзем, як раней, і прыватнікам іх прадаваць. Але я ведаю: попыт на бройлераў з боку насельніцтва — шалёны. Калі б ведаць пра тое, можна было б 21 дзень таму закласці ў інкубатары больш... Але хто мог спрагнаваць? Заключаць лішняя бяцца, бо потым куды іх падзець? Ажыятаж сёлета пачаўся, як толькі пацвердзілі. Ва вольце магу сказаць, што праз нейкі тыдзень ён скончыцца. У чэрвені попыт на бройлераў ужо практычна няма».

Намеснік дырэктара па вытворчасці адной з птушкафабрык Віцебскай вобласці ў адказ на пытанні журналіста газеты пацвердзіў: за-

раз бройлеры ідуць пад уласныя патрэбы, на фарміраванне бацькоўскага стацка. «Мы нават сябе не забяспечваем». Паводле слоў стваральнікаў, праблема з якім зараз нават у Еўропе. Тым не менш, насельніцтву плануецца рэалізаваць некалькі тысяч бройлераў, аднак абдуцца гэта не раней за другую палову мая. Гэта няшмат, пагаджаецца намеснік дырэктара па вытворчасці. Сутачнае куранта будучь прадаваць па 7-7,5 тысячы рублёў.

На Смалявіцкую бройлерную фабрыку тэлефануюць з усёй краіны. Сюды гатовы ехаць, умоўна кажучы, на аўтобусе п'яць чалавек ад усёй вёскі і за раз набываць да тысячы бройлераў — на ўсё ахвотных. Таму ведаючы такі падыход вясцоўцаў да справы набыцця птушкі, пакуль тут ніякіх абмежаванняў на водпуск курантаў няма. Аднак да канца мая вядзецца продаж толькі па папярэдняму запісе, які рабіўся дагэтуль. «Прадпрыемства да канца месяца выконвае ўзятыя на сябе абавязкі перад прыватнікамі. Хаця бывае рознае: адзін чалавек, які загадаў запісаць, не прыехаў, а іншы пад'ехаў і «пазлапава». Даходзіць да сварак, высвятлення адносін. Мы займаемся не вытворчасцю мяса, а ўрэгуляваннем такіх канфліктаў. Таму з чэрвеня плануем папярэдні запіс адміністрацыі. Сутачныя куранты зараз прадаюцца ў нас па 7 тысяч рублёў»... паведамілі спецыялісты прадпрыемства.

...Да тэмы чэргаў каля птушкафабрык увесну рэдакцыя газеты раз-праз звярталася і раней: калі ў чытацкую ўзніклі аналагічныя пытанні. Аднак сёлета попыт, як тое пацвердзілі і ўсе стваральнікі, павялічаны. У чым яго прычына? Прыкладна меркавана некалькі спецыялістаў птушкагадоўлі, якія, дарчы, як і наша чытачка Людміла Васільеўна Маркава з Бабруйска, лічаць, што гэта свеаэкалінавае разгаванне на рэалі: маешь сваё — спіш спакойна.

Сяргей РАСОЛЬКА.

ВЕРЫМ, СПАДЗЯЁМСЯ, ЧАКАЕМ...

Спецыяльны карэспандэнт «Звязды» перадае з Фінляндыі

Учора ў хельсінкскім метраполітэне, дзе пасажыры адчуваюць сябе надзвычай камфортна, бо інтэрвал паміж цягнікмі такі, што ніколі няма таўкачкі, быў арганізаваны адлю «зайцаў». Тут пры ўваходзе ў «падземку» галоўным кантралярам выступае сканер. А паколькі некаторыя пасажыры могуць праскочыць праз аўтамат без білета ці з тэмамі на празымі і не падаць яго да апарата, які спісвае грошы, то вялікая брыгада кантраляраў у кампаніі з паліцэйскімі чыкала халашчыкаў глыбока пад зямлёй пры сходах з эскалатара. Такую карціну даваўся бачыць упершыню за амаль два тыдні знаходжання ў сталіцы. А гэта азначала толькі адно: у горадзе ідзе да завяршэння кваліфікацыйнага раўнд хельсінскага этапу чэмпіянату свету па хакеі, і многа бальнішччч сёння-заўтра раз'едуцца па Еўропе. І некаторыя з іх вырашылі не купіць месцаўныя праязныя на ўсе віды грамадскага транспарту за 92 еўра. А раптам праскочыць, хоць штраф за безбілетны праезд у тым жа метро — 120 еўра. Выбар у кожнага свой.

гім фармальны характар. Канадцы пры ўсім раскладках ужо забяспечылі сабе выхад у наступны этап турніру і лічацца аднымі з галоўных прэтэндэнтаў на лаўры сёлеташняга чэмпіянату свету. А беларусы, якія паспелі тут згубіць частку свайго станючага іміджу, ужо нічога не страцілі. Хоць што-нішто ўсё ж такі было пастанавлена на коім падначаленым Кары Хэйкеля. Па выніках сёлеташняга турніру 9 лепшых каманд па раўнгу Міжнароднай федэрацыі хакея (ИИHF) аўтаматычна атрымаюць права на ўдзел у зімовых Алімпійскіх гульнях-2014 ў Сочы. Астатнія тры пудзіць разыграюць у два этапы ў наступным годзе. Дык вось, Беларусь можа прэтэндаваць не толькі на ўдзел у заключным другім этапе за месца ў алімпійскай зліцце, але і стаць гаспадаром вырашальнага кваліфікацыйнага этапу. Пры ўмове, што каманда Латвіі, якая ў Стаггольме выступіла гэтак жа няўдала, як і беларусы, не зменіць сваю 12-ю рэйтынговую пазіцыю на радок вышэй, дзе да гэтага часу ўтрымліваецца беларуская зборная. Менавіта аб гэтым журналіст «Звязды» пагутарыў са старэйшым Беларускай федэрацыі хакея Яўгена Ворсіным, які задоўга да пачатку сустрэчы з'явіўся ў прэс-цэнтры. Каментуючы вынікі ўступлення беларусы ў Хельсінкі, Яўген Мікалаевіч падкрэсліў, што церапашччч чэмпіянату свету — не наш. Не шанцую, няма фарту, а камусці з хакеістаў і элементарнага майстэрства. Колькі



Сяргей Касціцын прарываецца скрозь шчыльны рады канадцаў і забівае гол.

было момантаў, калі шайба дзьявца не было куды, заключыў старшыня БФХР, аднак забіць не можам. Матч Беларусь—Канада, які завяршыўся з лікам 5:1 не на нашу карысць, паказваў, што ў беларусы рэалізацыя галейных момантаў — гэта сапраўдны галаўны боль. Адзінае ўз'яцце варот было арганізавана братамі Касціцынымі. Але, як вядома, хоць сімптом падаецца лядзэнню. Галоўнае — свеаэкалінава знайсці неаходнага лека і доктара-прафесіянала.

Уладзімір ЗДАНОВІЧ.

Хельсінкі.

ЯК ПАБОЛЕЙ ЗАРАБІЦЬ НА МАПАЦЭ?

17 мая ў Мінску пройдзе 2-гі «Беларускі малочны форум», на якім найбольш буйныя малочныя прадпрыемствы краіны, эксперты, прадстаўнікі Міністэрстваў і ведамстваў абмяркуюць праблемы і перспектывы развіцця гэтай галіны. Як паведаміў «Звяздзе» ў Цэнтры стратэгічнага развіцця «Маркетінгавыя сістэмы», на форум прыедзе ў Уладзімір Лабінаў, выканаўчы дырэктар Расійскага саюза прадпрыемстваў малочнай галіны, які расказае пра пагрозы і новыя магчымасці для малочнай галіны нашых краін ад уступлення Расіі ў Сусветную гандлёвую арганізацыю, а таксама закране пытанні гарманізацыі малочнай галіны ў Азінаў эканамічных прасторы. На форуме будзе разгаворыцца і тэма апошніх сусветных тэндэнцый і развіцця малочнай індустрыі (пра гэта расказае Марыя Клімава, прадстаўнік Інстытута мяса-малочнай прамысловасці), а таксама спецыялісты абмяркуюць пытанні арганізацыі пабудовы мяса-малочных холдынгаў, тэндэнцыі ў змене спажывецкіх пераваг, пытанні брэндыву і многае іншае.

Павел БЕРАСНЕЎ.

ІЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

в Проектную декларацию объекта долевого строительства «14-16-этажный жилой дом типовых потребительских качеств № 26 (по генплану) со встроенно-пристроенными объектами обслуживания в микрорайоне «Каменная Горка-5», опубликованную 01.02.2012 в газете «Звезда» № 20 (27135)

Раздел «Жилые помещения» изменить, изложить в новой редакции:

- «Жилые помещения: Все квартиры располагаются на 3-14 (16) этажах. Общая площадь жилой части дома составляет 18 557 кв.м. Всего 308 квартир. Для привлечения физических лиц, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к строительству по договорам создания объекта долевого строительства в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 15.06.2006 № 396 предлагается 77 (семьдесят семь) квартир, стоимостью 9 702 000 рублей за 1 кв.м, их них: • однокомнатных — 20 квартир, максимальной площадью 41,55 м²; • двухкомнатных — 31 квартира, максимальной площадью 63,94 м²; • трехкомнатных — 20 квартир, максимальной площадью 81,09 м²; • четырехкомнатных — 6 квартир, максимальной площадью 123,84 м².

В зависимости от типа квартир, размера первоначального и сроков внесения последующих платежей применяется гибкая система скидок. Все остальные положения Проектной декларации объекта долевого строительства «14-16-этажный жилой дом типовых потребительских качеств № 26 (по генплану) со встроенно-пристроенными объектами обслуживания в микрорайоне «Каменная Горка-5», опубликованной 01.02.2012 в газете «Звезда» № 20 (27135), остаются без изменений.

15 мая 2012 года. УНП 190565789 Д.Н. Миневич Директор

■ А вы бачылі?

«АДКУЛЬ У ПАРКУ ЧАЛЮСКІНЦАЎ УЗ'ЯЦЦА ЛАСЯМ?»

Некаторыя мінчане сцвярджаюць, што раніцай 15 мая бачылі ў парку Чалюскінцаў двух ласёў, якія спакойна прагульвалі памак дрэў. У інтэрнэце ў пацвярджэнне гэтаму нават ёсць фотка, зроблена на мабільны тэлефон.

Што ж забыліся дзікія жывёлы, лічы, ля цэнтральнага праспекта сталіцы, патлумачыў карэспандэнт «Звязды» загадчык лабараторыі тэрыялогія навукова-практычнага цэнтра Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі па біярэсурсах Пётр Козла: — Магчыма, гэта былі маладыя ласі, узростам недзе год-паўтара. Справа ў тым, што май — «перыяд перамен» у ласіных сем'ях. Нараджаюцца малыя ласянаты. А старэйшыя, які гэтэя, пасля з'яўлення ў іх маці новых дзяцей, павінны адзіліцца ад яе і знайсці сабе тэрыторыю для жыцця. Маладыя ласі блукаюць у пошуках новага месца жыхарства і часам, па нявольнасці, падыходзяць блізка да людзей. Цікава, праўда, які жывёлы трапілі ў парк Чалюскінцаў? Наколькі я ведаю, ён па ўсім перыметры абгароджаны п'ятам.

Аднак у адміністрацыі парка факт «наведвання» яго ласямі абвергілі:

— Пацвердзіць гэтую інфармацыю не магу. На майі паміжці ў парку Чалюскінцаў з дзікімі сустракаліся толькі качкі. Адкуль тут уз'яцца ласям? Яны што, на каруслыжы не пакаталіся і вкпіт прыйшлі здэць? — пажартаваў галоўны інжынер УП «Гарадзкія паркi Мінскеўлянаў» Юры Ганчароў. Тым не менш, як адзначылі ў цэнтры па біярэсурсах, лось цяпер — не рэдкі від. Сёння гэтыя жывёлы насіляюць і ласы вакол Мінска. Гэта вельмі прыяльны раён у тым плане, што тут забаронена палываць, а таму ласі адчуваюць сябе спакойна і бяспечна.

Ганна ГАРУСТОВІЧ

■ Футзал. Чэмпіянат Еўропы

ПЕРАМАГЛІ «ВІКІНГАЎ»

У першым матчы чэмпіянату Еўропы па футзале, які прымае Брэст, зборная Беларусі атрылама ўпэўненую перамогу над нарвежцамі — 4:1. Двойчы вароты скандынаваў паразіў Дзмітрый Цяслюк, таксама галы на свой рахунак запісалі Дзмітрый Троцкі і Аляксей Мішчовіч.

— Настраіваўся на матч сур'ёзна: слабых супернікаў на чэмпіянате няма, ды і дома гуляем — перад сваімі бальшчыкамі, — каментуе перамогу «Звяздзе» Дзмітрый Цяслюк, які ў чэмпіянате Беларусі выступае за гомельскі ВФЗ. — Мы добра згулялі ў першай палове — хутка забілі чатыры мячы. Што тычыцца Нарвегіі, дык гэта нядрэнная зборная, якая вылучаецца даволі магутнымі, фактурнымі футбалістамі. Сярод асноўных канкурэнтаў за медалі Дзмітрый вылучае каманды Бельгіі, Чэхіі, а таксама, безумоўна, зборную Расіі, якая святкавала перамогу на трох апошніх чэмпіянатах Еўропы. Цікава, што на наступны дзень пасля перамогі зборная ў поўным складзе наведвала царкву. Як адзначыў Цяслюк, гэта ўжо добрая традыцыя, і футбалісты часта падчас стартаў базам прыходзяць у храм.

Дарчы, сёння рэзультат правядуць заключны матч у групе. Супрацьстаяць хлопцам Сяргея Сафонава будучь чэхі. Матч прыедзе ў брэсцкім спарткомплекс «Вікторыя» і пачнецца ў 19.30. «Хварэеце» за нашы! Тарас ШЧЫРЫ

ЗАКОН РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

Аб унясенні дапаўненняў і змяненняў

у Закон Рэспублікі Беларусь

«Аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны Рэспублікі Беларусь»

Прыняты Палатам прадстаўнікоў 12 красавіка 2012 года Абрэаі Саветам Рэспублікі 18 красавіка 2012 года

Артыкул 1. Унесці ў Закон Рэспублікі Беларусь ад 9 студзеня 2006 года «Аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны Рэспублікі Беларусь» (Нацыянальны рэестр правовых актаў Рэспублікі Беларусь, 2006 г., № 9, 2/1195; 2007 г., № 118, 2/1309; 2010 г., № 6, 2/1645) наступныя дапаўненні і змяненні:

1. У артыкуле 1: пасля абзаца першага дапоўніць артыкул абзаца наступнага зместу:

«ансамбль — група ізаляваных або аб'яднаных будынкаў, збудаванняў і іншых аб'ектаў (разам з наваколным асяроддзем), якія размяшчаны на гістарычна сфармаванай тэрыторыі, а таксама звязаныя з імі творы выўлечнага, дэкаратыўна-прыкладнага, садова-паркавага мастацтва; творы выўлечнага, дэкаратыўна-прыкладнага, садова-паркавага мастацтва і некропалі (разам з наваколным асяроддзем), якія створаны адначасова або на працягу пэўнага хроналагічнага перыяду»; абзацы другі — восьмы лічыць адпаведна абзацамі тэціім — дзятвям;

з абзаца шостага словы «або эталонаў фіксаваных нематэрыяльных гісторыка-культурных каштоўнасцей» выключыць:

пасля абзаца сёмага дапоўніць артыкул абзаца наступнага зместу: «комплекс — група ізаляваных або аб'яднаных будынкаў, збудаванняў і іншых аб'ектаў (разам з наваколным асяроддзем)»; абзацы восьмы і дзятвям лічыць адпаведна абзацамі дзятвям і дзятвям;

у абзацы дзятвям словы «змяшчае рэшткі» замяніць словамі «ўтварыўся ў выніку жыцця і»; абзацы дзятвям выключыць.

2. Абзацы тэціі і чэцвэрты артыкула 7 выключыць у наступнай рэдакцыі:

«вызначае гісторыка-культурныя каштоўнасці, якія могуць быць прапанаваны для ўключэння ў Спіс сусветнай культурнай і прыроднай спадчыны, Спіс сусветнай спадчыны, якая знаходзіцца пад пагрозай, або ў іншых спісах у адпаведнасці з міжнароднымі дагаворамі Рэспублікі Беларусь; ажыццяўлення іншых паўнамоцтваў у адпаведнасці з Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь, гэтым Законом і іншымі заканадаўчымі актамі Рэспублікі Беларусь».

3. Абзацы шосты і сёмы артыкула 8 выключыць у наступнай рэдакцыі: «устаануўлення парадку выдачы дазволу на часовы вываз за межы Рэспублікі Беларусь у выпадках, прадугледжаных заканадаўствам Рэспублікі Беларусь, рухомых матэрыяльных гісторыка-культурных каштоўнасцей;

ажыццяўлення іншых паўнамоцтваў у адпаведнасці з Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь, гэтым Законом, іншымі заканадаўчымі актамі Рэспублікі Беларусь».

4. У артыкуле 9: пасля абзаца шостага дапоўніць артыкул абзаца наступнага зместу: «унясення ў Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь прапанову аб наданні матэрыяльным аб'ектам і нематэрыяльным праяўленням творчасці чалавека статусу гісторыка-культурнай каштоўнасці і аб пазаўважэнні іх такога статусу;

унясення ў міжнародныя арганізацыі прапанову аб ўключэнні гісторыка-культурных каштоўнасцей у Спіс сусветнай культурнай і прыроднай спадчыны, Спіс сусветнай спадчыны, якая знаходзіцца пад пагрозай, або ў іншых спісах у адпаведнасці з міжнароднымі дагаворамі Рэспублікі Беларусь»; абзацы сёмы — пятнаццаты лічыць адпаведна абзацамі дзятвям — сямнаццатым, абзац пятнаццаты выключыць у наступнай рэдакцыі:

«выдачы дазволу на часовы вываз за межы Рэспублікі Беларусь у выпадках, прадугледжаных заканадаўствам Рэспублікі Беларусь, рухомых матэрыяльных гісторыка-культурных каштоўнасцей.»

5. Падпункт 2.4 пункта 2 артыкула 10 выключыць у наступнай рэдакцыі:

«2.4. правядзення ўліку гісторыка-культурных каштоўнасцей і забеспячэння кантролю за іх утрыманнем і выкарыстаннем, у тым ліку ўзгаднення вонкавай рэкламы пры размяшчэнні сродкаў вонкавай рэкламы на будынках, збудаванняў і іншых аб'ектах, якія з'яўляюцца матэрыяльнымі гісторыка-культурнымі каштоўнасцямі катэгорыі «1»».

6. У пункце 2 артыкула 11: падпункты 2.3 і 2.4 выключыць у наступнай рэдакцыі:

«2.3. адабрае або не адабрае навукова-практычную дакументацыю на выкананне рэстаўрацыйна-аднаўленчых работ на матэрыяльных гісторыка-культурных каштоўнасцях катэгорыі «0», «1», «2» і «3» у зонах аховы нерухомай матэрыяльнай гісторыка-культурнай каштоўнасцей катэгорыі «0», «1», «2», якія могуць прывесці да істотнага змянення гэтых гісторыка-культурных каштоўнасцей, іх знішчэння, страты ці зніжэння;

2.4. прымае рашэнні аб адпаведнасці кваліфікацыйным патрабаванням кандыдатаў на атрыманне паважэнняў на кіраўніцтва распрацаванай навукова-практычнай дакументацыі на выкананне рэстаўрацыйна-аднаўленчых работ на матэрыяльных гісторыка-культурных каштоўнасцях і (або) у зонах аховы нерухомай матэрыяльнай гісторыка-культурнай каштоўнасцей»;

7. Формула пашпарта гісторыка-культурнай каштоўнасці і парадка яго запавання ўстаануўляюцца Міністэрствам культуры Рэспублікі Беларусь.

8. Складанне пашпарта гісторыка-культурнай каштоўнасці ажыццяўляецца за кошт сродкаў уласніка (уладальніка) або ўладальніка зямельнага ўчастка, на якім размяшчаны помнік археалогіі, а таксама іншых крыніц фінансавання, не забароненых заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.»

9. Складанне пашпарта гісторыка-культурнай каштоўнасці ажыццяўляецца за кошт сродкаў уласніка (уладальніка) або ўладальніка зямельнага ўчастка, на якім размяшчаны помнік археалогіі, а таксама іншых крыніц фінансавання, не забароненых заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.»

10. У пункце 3 артыкула 12: пункт 3 выключыць.

11. У пункце 4 артыкула 12: пункт 4 выключыць.

12. У пункце 5 артыкула 12: пункт 5 выключыць.

13. У пункце 6 артыкула 12: пункт 6 выключыць.

14. У пункце 7 артыкула 12: пункт 7 выключыць.

15. У пункце 8 артыкула 12: пункт 8 выключыць.

16. У пункце 9 артыкула 12: пункт 9 выключыць.

17. У пункце 10 артыкула 12: пункт 10 выключыць.

ка-культурных каштоўнасцей»; у падпункце 2.5 словы «выдае заключэнні» замяніць словамі «прымае рашэнні»;

7. 3 пункта 3 артыкула 12 другі сказ выключыць.

8. У пункце 1 артыкула 13: у падпункце 1.1 словы «і архівы» замяніць словамі «архіўныя дакументы»;

у падпункце 1.2 слова «запаведныя» замяніць словам «запаведныя»;

у падпункце 1.3 выключыць у наступнай рэдакцыі:

«1.3. помнікі археалогіі — рэшткі ўмацаваных паселенняў (старажытных гарадоў, гарадзішчаў, замкаў), неўмацаваных паселенняў (старажытных стаянак, паселішчаў, асобна-жылля); будынкаў, збудаванняў, іншых аб'ектаў (свядцільшчаў, месцаў спраўлення абрадаў, манастыроў, храмаў); крыжы, культавыя камяні, статуі, абеліскі; курганныя і грунтавыя могілкіны, асобныя пахаванні, некропалі, маўзалеі і іншыя пахаванні; інфраструктура сухапутных, водных і водна-вадкавых шляхоў; манетныя і рэчавыя скарбы, якія разам з іншымі нерухоымі і (або) рухомымі артэфактамі захаваўся ў культурным пасце, а таксама ў прыродных і штучных вадаахмах»;

у падпункце 1.5 выключыць у наступнай рэдакцыі:

«1.5. помнікі гісторыі — будынкi, збудаванні і іншыя аб'екты (у тым ліку тэрыторыі), звязаныя з важнымі гістарычнымі падзеямі, развіццям грамадства і дзяржавы, міжнароднымі адносинам, з развіццём навукі і тэхнікі, культуры і быту, з жыццём палітычных, дзяржаўных, ваенных дзеячаў, дзятвэаў навукі, літаратуры і мастацтва.»

9. Артыкул 14 выключыць у наступнай рэдакцыі:

«Артыкул 14. НЕМАТЭРЫЯЛЬНЫЯ ГІСТОРЫКА-КУЛЬТУРНЫЯ КАШТОВАЊСЦІ

Да нематэрыяльных гісторыка-культурных каштоўнасцей адносяцца звычайныя, традыцыйныя абрады, фальклор (вусная народная творчасць), мова, яе дыялекты, змест геральдычных, тапанімічных аб'ектаў і твораў народнага мастацтва (народнага дэкаратыўна-прыкладнага мастацтва), іншыя нематэрыяльныя праяўлены творчасці чалавека.»

10. Артыкулы 15 і 34 выключыць.

11. Пункт 2 артыкула 17 дапоўніць словамі «, у тым ліку носьбітамі гэтых каштоўнасцей».

12. 3 падпункты 1.1 пункта 1 артыкула 21 словы «або прадстаўлены ў форме фіксаваных нематэрыяльных праяўленняў творчасці чалавека, іншых формах праяўлення адметных духоўных, мастацкіх і (або) дакументальных вартасцей» выключыць.

13. У артыкуле 22: пункт 1 пасля слоў «уласніку (уладальніку) матэрыяльнага аб'екта або дапоўніць словам «носьбіту»; пункт 2 пасля слоў

Што за фасадам?

Каля полацкага манастыра
нячысты ногі зломіць

Аляксандр ПУКШАНСКІ

Па дарозе да храма з таго боку, куды не водзяць турыстаў, журналіст спачатку трапіў у нейкае балота, потым наступіў на бітва бутэлі і зачэпіўся за будаўнічыя «канструкцыі». А пераходзячы па маленькім пешаходным мосце, які знаходзіцца ў аварыйным стане, ледзь не зваліўся ў раку...

Міжволна ўспомнілася прымаўка пра таго нячыстага, які... І гэтак — у такім знакіраваным, не толькі для беларусаў, месцы. Полацк жа — калыска беларускай дзяржавы, геаграфічны цэнтр Еўропы, святыня для вернікаў... І раптам каля манастыра — звалкі і бруд. А рака Палата, у гонар якой атрымаў назву горад, так зарасла, што больш нагадвае ручай.

Забутыя не Богам, а людзьмі

Складаць справядзачы аб добраўпарадкаванні, седзячы ва ўтульным кабінце, — не жыццё, а мара для некаторых чыноўнікаў. Апошнія, заўважыў, любяць выводзіць маштабныя апісанні таго, што створана. А што ў канкрэтных выпадках? Безумоўна, у Полацку многае зроблена дзеля адраджэння былой славы. Колькі музеяў, колькі помнікаў паставілі... І ня хай кінуць у мяне камень тыя, хто думае інакш. Але...

Спачатку — невялікая гістарычная даведка. У Сяльцы, што недалёка ад горада, Еўфрасінія Полацкая заснавала два манастыры — жаночы і мужчынскі. Першы — праваслаўны жаночы манастыр — дзейнічае і ў наш

час. Па просьбе Еўфрасініі полацкі манах Іаан стаў аўтарам праекта галоўнай святыні манастыра — Спаса-Праабражэнскага сабора. «Жыццё Еўфрасініі Полацкай» сведчыць, што храм узв'яў ўсяго за трыццаць тыдняў. Ён стаіць на берэзе ракі Палата. У XII стагоддзі быў распісаны фрэскамі. На сценах сабора чудам захавалася шматлікая старажытная графіка. Прыгажосці! А што за агароджай манастыра? Пакуль толькі тое, аб чым я напісаў у пачатку артыкула. У цэлым больш за трыццаць гектараў забітай не Богам, але людзьмі зямлі.

...Такімі васьмі «адкрыццямі» суправаджалася азнамяленне губернатара вобласці Аляксандра Косінца з падрыхтоўкай горада да 1150-гадавіны свайго заснавання, з тым, як рэалізуюцца планы па пераўтварэнні Полацка ў турыстычную меку. Услед за старшынёй аблвыканкама чыноўнікі прабіраліся па непраходных вакаліцах манастыра. Разам са свецкімі людзьмі ўдзельнічала ў «экскурсіі» ігумення Еўдакія. Зразумела, тым, хто жыве ў манастыры, не па сілах наведзіць парадак на вялікай прылеглай тэрыторыі, ды і грошай для гэтага трэба шмат. Таму давесці да ладу вакаліцы знакавага месца павінны, безумоўна, улады. Губернатар, звяртаючыся да чыноўніка, які адказвае за наведзенне парадку на зямлі, адзначыў, што за такі, мякка кажучы, беспарадак можа і пасады пазбавіцца.

(Заканчанне на 2-й стар. «МС».)



НЕЗАБУТАЕ СТАРОЕ

Працу па захаванні гісторыка-культурнай спадчыны разглядаў Брэсцкі абласны Савет дэпутатаў на выязной сесіі

Увечары, абменьваючыся ўражаннямі, дэпутаты адзначалі, што такой відовішчай сесіі, ва ўсялякім разе ў гэтым скліканні, яшчэ не было. Наведалі цэлы шэраг аб'ектаў, сустраліся з дзясяткамі людзей, якія ў сваіх рэгіёнах з'яўляюцца сапраўднымі захавальнікамі гісторыі, культуры і звычайнай бацькоў і дзядоў, паглядзелі некалькі тэатралізаваных дзей, пабылі на выставах, прэзентацыях, канцэртах...

У нейкі момант нават падумалася: а ці не многа артыстаў, песень, танцаў для сур'эзнага форуму? Але ж у асяродку дэпутатаў толькі адзінкі па роду сваёй дзейнасці маюць дачыненне да азначанай тэмы. Іныя ж спасцігалі «шырынню і размах» пытання менавіта падчас азнамялення з гістарычнымі мясцінамі Івацэвіцкага і Пружанскага раёнаў.

У Івацэвіцкім раёне паехалі найперш у Мараочышчыну, да памятнага валуна Касцюшка, які ўстаноўлены на яго адноўленай сядзібе. Дырэктар музея-сядзібы Ірына Анціпенка правяла кароткую экскурсію, а самадзейныя артысты за хвіліны паспелі паказаць сцэнку няспраўджанага каханя Тэдэвуша Касцюшкі і прыгажуні Людзікі. Калі дадаць, што дзея праходзіла на маляўнічым востраве, над вадою, пад спеўны майскіх птушак, то лепшага спосабу дакрануцца душой да гісторыі, відаць, не прыдумаеш.

Ля велічнага Косаўскага палаца Пушлоўскіх, дзе працягваецца рэстаўрацыя, дэпутаты пагутарылі з прапрабам, які кіруе работамі. Гэты аб'ект запраўце ж турыстычны праз некалькі гадоў. Але і цяпер яго наведваюць многія, звонку любячуща старажытнымі мурамі. Пакуль

дэлегацыя прайшла ад дома Касцюшкі да палаца, некалькі маладых людзей на веласіпэдах таксама паспелі паглядзець славу тасці.

І яшчэ вельмі важная тэма, на якую звярталася ўвага дэпутатаў, — як захаванне спадчыны ўплывае на выхаванне маладога пакалення. У Косаўскай сярэдняй школе распрацавана цэлая праграма адпаведнай адукацыі. Дзеці ведаюць родны край, ганарацца сваёй малой радзімай. Разам з настаўнікамі вучні стварылі цікавы музей і праводзяць у ім захапляльныя экскурсіі. Івацэвіцкі райвыканкам падтрымлівае мясцовых краязнаўцаў. За апошнія гады ў раёне выдана больш за дзясятка кніг, у тым ліку грунтоўных навуковых выданняў па гісторыі краю. Тут не спасылаюцца на фінансавыя цяжкасці, а вышукваюць сродкі і спрыяюць папулярызацыі духоўных каштоўнасцяў.

Пружанскі раён справядліва ганарыцца Ружанскім палацавым комплексам Сапегаў, які паступова ўзнімаецца з руін. Яшчэ колькі гадоў таму ўнутры былога палаца пасвіліся козы, а зараз узвая браня з фігеліямі выглядае амаль гэтак, як пры Сапегам. Зусім нядаўна над брамай устаноўлена скульптура святой Ганны, якая шанавалася і праваслаўнымі, і католікамі. Выява святой была тут і раней, але яе знішчылі на мяжы XIX–XX стагоддзяў. І вось аглянука Ружан вярнулася на сваё месца. Музей, які размясціўся ў адноўленых фігеліях брамы, летас наведвала каля 20 тысяч турыстаў.

Старшыня Пружанскага райвыканкама Аляксандр ЮРКЕВІЧ расказаў, што ў бліжэйшых планах — аднаўленне тэатральнага корпуса палаца. Дарчы, Аляксандр Іванавіч падзяліўся ўласнай думкай наконт таго, чаму адраджэнне Ружанскага палаца не пачалося ў 70-х альбо 80-х гадах, хоць спробы такія рабіліся. Грамадства тады не было гатова да гэтага, і дэя вяртання да гістарычных

каранёў аказалася незапатрабаванай. Цяпер — іншыя часы.

— Прадкі будавалі грунтоўна, на вякі. Мы і сёння многаму вучымся ў іх, нават разбіраючы руіны. Захапляем іх майстэрствам і ўменнем без камп'ютарных праграм, без магнутай тэхнікі і дакладных механізмаў ствараць сапраўдныя шэдэўры архітэктуры і будаўніцтва. У спадчыну нам дасталіся і нематэрыяльны каштоўнасці, якія трэба сістэматызаваць і беражліва захоўваць. Выканаўча ўлада нямае робіць на гэтым шляху. Працуем мы ў адной звязцы, але дэпутатам, лічу, трэба працягнуць большую актыўнасць у плане фарміравання грамадскай думкі, падтрымліваць добрыя пачынанні на месцах, — сказаў старшыня абласнога Савета дэпутатаў Сяргей АШМЯНЦАЎ.

Са станам справы на ніве захавання гісторыка-культурнай спадчыны падрабязна пазнаёміў начальнік упраўлення культуры аблвыканкама Рыгор Бысюк. Было адзначана, што няпростае становішча складалася з помнікамі археалогіі, якіх у вобласці 165. У свой час не былі дакладна вызначаны межы помнікаў, а цяпер узнікаюць праблемы з уласнікамі зямлі. Вялікую працу трэба правесці па захаванні гістарычнай спадчыны ў Пінску. У горадзе налічваецца 186 аб'ектаў гісторыка-культурнага значэння. Толькі на запланаваныя сёлета мерапрыемствы па выбабе дакументацыі патрабуецца 5 млрд рублёў...

Дэпутаты параліліся і да ранейшага праекта раённага дабавілі такі пункт: «Рэкамендаваць аблвыканкаму разгледзець пытанне аб накіраванні часткі сродкаў, атрыманых ад узнога турызму, на захаванне гісторыка-культурнай спадчыны». Улічваючы, што летась гэтая крыніца дахода прынесла 25 мільярдў, прапанова выглядае лагічнай. Чым больш мы адноўім, тым больш турыстаў паядзе да нас. Святлана ЯСКЕВІЧ.

РЭПЛИКА

Сябе паказаць?.. Ці гасцям дагдзіць?

Беларусы — заўважана даўно і не намі — народ гасцінны. Апошнюю галодную з-за стала не выпускаць. І не таму, што гэты гасціннасць такі ўжо «дарагі» — яго, можа, яшчэ сто гадоў быць не бачылі б, але ж — традыцыя... Усё павінна быць «як у людзей», толькі яшчэ лепш. Бо хто яго ведае, што ён падумае і як потым яго думкі адгукнуцца...

На працягу апошніх гадоў неаднойчы даводзілася быць з рэдакцыйнымі заданнямі ў розных кутках Беларусі, у тым ліку выязджаць разам з афіцыйнымі асобамі ў складзе адпаведных груп. Так што ў гасціннасці і добразычлівасці сваіх суайчыннікаў мела магчымасць пераканацца не раз і не два, асабліва тады, калі пазездкі мелі на ўвазе шчыльнае і разнапланнае знаёмства з азначанай тэрыторыяй. І не трэба шукаць у гэтай фразе нейкі падтэкст, прыхаваны сэнс: кожны гаспадар — хатны, вёскі, сельсавета, раёна і г.д. — заўсёды стараецца прадманстраваць гасцям сама лепшае, ураціць, здзівіць, дагдзіць... Карацей кажучы, не ўдарыць тварам у грязь. У самым гэтым жаданні нічога не натуральнага няма: гасці ж (з іншых рэгіёнаў) прыязджаюць у глыбінку не на экскурсію, а з мэтай перанесці пэўны вопыт. І што дрэннага ў тым, што тая ці іншая «тэрытарыяльна-адміністрацыйная адзінка» імкнецца паказаць сябе ў лепшым святле?

Напэўна, нічога. Калі ўсё гэта робіцца без фанатызму і нездаровага імпульсу...

Падчас адной з такіх пазездкаў давялося працаваць у шчыльным рэжыме: у праграме быў з дзясяткаў аб'ектаў для наведвання. На кожным — абходзі-агляды, пытанні-адказы, запіланаваныя сустрэчы і пазнавальныя затрыткі... Група выбілася з графіка гадзіны на паўтары, не менш. Да чарговага аб'екта — школы, пры якой дзейнічаў пазначаны ў праграме гурток юных тэхнікаў, — пад'ехалі з вялікім спазненнем.

Аўтобус, як водзіцца, сустракалі прадстаўнікі мясцовай улады. Уручылі сімвалічны хлеб-соль і павялі паказаць адметнасці... Надвор'е, трэба сказаць, было не для прагулак: вольнае, з халодным пранізівым ветрам і дробным дажджом... Калі школьнай агароджы ўжо красаваліся аўтамабілі і іншая тэхніка, сабраная і адноўленая рукамі гурткаўцаў. А побач стаялі яны самі, апранутыя, мякка кажучы, не па сезоне — у лёгкіх гімнасцёркі (што, напэўна, павінна было дэманстраваць выдатную фізічную падрыхтоўку і загартоўку падлеткаў, хаця якое дачыненне гэта мела да тэхнічнай накіраванасці гуртка, я так і не зразумела). І пакуль мясцовыя і прыезджыя ўдзельнікі мерапрыемства хуталіся ў

цёплыя паліто і футры, дзеці дэманстравалі сваю цудоўную тэхніку. Праўда, хвілін праз дзесяць нехта з гасцей не вытрымаў гэтага відавочнага дысанансу і папрасіў, звяртаючыся да прадстаўніка мясцовай улады: «Ды апрынець вы хлопцы, яны ж у вас ужо сінія!» Той даў «добра», і падлеткам прынеслі курткі.

Іншую па форме, але ідэятычнаю па змесце карціну давялося назіраць у іншым месцы падчас іншага візиту. Дэлегацыя завялі ў новы дзіцячы садок — у адну з груп. І пакуль яны слухалі перадагісторыю і гісторыю будаўніцтва гэтай установы (не спрачаюся, вельмі патрэбна ў тым населеным пункце), а за адным разам і выступленні мясцовых дэпутатаў і чыноўнікаў, 4—5-гадовай малыня, пастроеная ў шарэнгу, стаялі ўбачу, спалохана пазіраючы на ўсю гэтую дзею. Калі нехта з іх пачынаў круціцца ці размаўляць (дзеці ж!), выхавальніца гучным шэптам рабіла яму заўвагу, а найбольш «няўстойлівы» тудала за рукавы. І атрымліваўся, што не дзеці былі галоўнымі на гэтым свяце, а... лічы са справядцаў аб іх шчаслівым дзячынстве.

Але больш за ўсё ўразіла мяне наведанне адной раённай бальніцы, якая пачала функцыянаваць незадоўга да гэтага, таму яе дэманстравалі прыезджым як ўзорна-паказальную. «Наша медустанова мае самае сучаснае абсталяванне, а хворыя атрымліваюць кваліфікаваную медыцынскую дапамогу ў поўным аб'ёме!» — рапартаваў раённы чыноўнік, водзячы афіцыйных асоб па палатах, якія ў літаральным сэнсе слова зікацелі. Там сапраўды было ўсё: сучасныя ложка, жалюці, сістэма падачы кіслароду... Не было толькі... хворых. «А дзе ж пацыенты?» — пацікавіўся нехта з гасцей у галоўнага ўрача. «Ды на двары, — проста адказаў той.

— Мы папрасілі іх выйсці, каб вам не заміналі!» Каментарый, як жа кажуць, залішня... Змест і фарміна, форма і змест... Як хочацца, каб тое, што мы маем на ўвазе пад кожным з гэтых паняццяў, хача б з большага судатыкалася. Каб, знаходзячыся ў «палоне» справядцаў і планаў, лічбаў і паказчыкаў, вялікія і маленькія чыноўнікі ўсё ж не забывалі пра тыя, дзеля каго гэтыя планы складаюцца. Гасці прыехалі і паехалі, а свае людзі — засталіся... Наталля КАРПЕНКА.

Тут будзе НОВЫ ЦЭНТР

Больш за 300 рабочых месцаў будзе створана з уводзеннем у дзеянне буйнога транспартна-лагістычнага цэнтру каля вёскі Шчыгатамырычы Мінскага раёна. З гэтай нагоды тут адбылася цырымонія ўстаноўкі памятнага знаку.

Аб'ект коштам у 30 млн еўра мяркуецца здаць у першым паўгоддзі наступнага года. Заказчыкам будаўніцтва з'яўляецца РУП «Белмытсэрвіс», генеральны падрадчык — чэшская кампанія АТ «Metrostav». Цэнтр размесціцца на плошчы ў 17 гектараў і будзе ўключаць складскі комплекс на 18,5 тысячы месцаў, пляцоўку для захоўвання кантэйнераў, пункт мытнага афармлення, а таксама адміністрацыйны корпус, будынак службы эксплуатацыі тэрмінала, аўтастанкю, атэль і пахорнае допа.

Месца для тэрмінала выбрана невыпадкава. Ён будзе знаходзіцца на падаляку ад сталіцы, на скрыжаванні чыгуначных і аўтамабільных дарог у Расію, краіны Прыбалтыкі і Еўропы.

Праект ажыццяўляецца па праграме развіцця лагістычнай сістэмы ў Рэспубліцы Беларусь на перыяд да 2015 года. Усяго ж у краіне за гэты перыяд РУП «Белмытсэрвіс» плануе пабудоваць 7 цэнтраў. Сёння эфектыўна працуюць два такія аб'екты — у Мінску і ў Брэсце.

Таццяна ЛАЗОЎСКАЯ.

Аляксандр ПАПКОЎ:

«Важна, каб чалавек, якога дэлегавалі ў парламент, сапраўды быў чагосьці варты»



Аб узаемадзейні з мясцовай уладай мы пагутарылі з Аляксандрам ПАПКОЎМ, членам Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па дзяржаўным будаўніцтве, мясцовым самакіраванні і рэгламенце, абраным па Сенненскай выбарчай акрузе.

— Цяжка гэта ўсё параінуваць, таму што на кожным узроўні — свае метадалогія, функцыі, задачы. Сёння мая задача, з улікам назапашанага вопыту — працаваць над законамі і аналізаваць тыя законапраекты, якія разглядаюцца Палатай прадстаўнікоў. Лічу, што ўвогуле ў любой справе чалавек павінен быць прафесіяналам, умець працаваць і прыносіць карысць дзяржаве.

— Вы працуеце ў заканадаўчым органе ўлады ўпершыню. На ваш погляд, якімі пытаннямі дэпутацкаму корпусу трэба надаваць больш увагі?

— Галоўная наша справа — стварэнне законаў. Мы добра разумеем, што яны не заўсёды ідэальныя і часта патрабуюць дапрацоўкі: не паспелі прыняць закон, а наступная сесія пачынаецца з дапаўнення ці змянення яго ж. І адбываецца, на мой погляд, гэта не толькі таму, што змяняліся эканамічная і сітуацыя, але і таму, што падрыхтоўка дакументаў не заўсёды якасная.

Другі момант. Кожны месяц парламентарыі заслухоўваюць справаздачу ўрада. Але ж мерапрыемства гэта залішне зафармалізавана, амаль лекцыя, якая нічога не дае. Такі падыход трэба мяняць. Парламентарыі як мага раней павінны быць праінфармаваны аб той праблематыцы, якая на чарговым пасаджэнні будзе ў цэнтры ўвагі, каб падрыхтаваць у выбарчых акругах сумесна з мясцовымі органамі кіравання і выбарчымі ўсё слухныя пытанні да ўрада.

— Раскажыце, калі ласка, пра асаблівасці сваёй акругі і пра тое, з якімі пытаннямі да вас звяртаюцца выбаршчыкі.

— Я прадстаўляю Сенненскую выбарчую акругу, у якую ўваходзяць тры раёны Віцебскай вобласці — Сенненскі, Талачынскі і Лёзненскі, дзе пра жывае 73 тысячы чалавек, у тым ліку 40 тысяч — у сельскай мясцовасці. Гэтыя раёны датацыйныя, што ўплывае на разшэнне многіх праблемных пытанняў, з якімі звяртаюцца выбаршчыкі.

— Я прадстаўляю Сенненскую выбарчую акругу, у якую ўваходзяць тры раёны Віцебскай вобласці — Сенненскі, Талачынскі і Лёзненскі, дзе пра жывае 73 тысячы чалавек, у тым ліку 40 тысяч — у сельскай мясцовасці. Гэтыя раёны датацыйныя, што ўплывае на разшэнне многіх праблемных пытанняў, з якімі звяртаюцца выбаршчыкі.

— Я прадстаўляю Сенненскую выбарчую акругу, у якую ўваходзяць тры раёны Віцебскай вобласці — Сенненскі, Талачынскі і Лёзненскі, дзе пра жывае 73 тысячы чалавек, у тым ліку 40 тысяч — у сельскай мясцовасці. Гэтыя раёны датацыйныя, што ўплывае на разшэнне многіх праблемных пытанняў, з якімі звяртаюцца выбаршчыкі.

Праводжу сустрэчы з працоўнымі калектывам, прыёмы грамадзян у кожным раёне. За гэты час да мяне звярнулася каля 500 чалавек, не ўлічваючы пісьмовых зваротаў. Такія формы работы, як барометр, выяўляюць настроі людзей — маніторынг праводзіць не трэба. Адрозна зразумела, як працуе выканаўчая ўлада на месцах, пасялоквы ці сельскай вят.

Напрыклад, гады два запар прыязджаў у Сенненскі раён — людзей процьма ідзе. Чаму? Ды таму, што выканаўчая ўлада, на жаль, не вырашала пытаньняў, а займалася толькі адліскамі: няма грошай, не ўключылі ў план, вобласць ці рэспубліка вінаватая і гэтак далей. А чалавеку ж трэба даць канкрэтны адказ: напрыклад, чаму няма вады і калі яна будзе. Я з такім сутыкаўся ў вёсцы Руліўшчына Сенненскага раёна. Пляц доўга ў вёсцы не было вады ўвогуле. Мы пачалі разбірацца і вырашылі праблему.

Ці прыехаў у пасёлак Коханова. Пабыўаў у розных працоўных калектывах, і паўсюль — скаргі на працу раённай бальніцы, няўважлівасць медперсоналу. Не хапала спецыялістаў, не было сучаснага медыцынскага абсталявання. Мы праблему паступова знялі, як і пытанне аб добраўпарадкаванні гэтага населенага пункта.

Штосьці падобнае ўдалося зрабіць у гарадскім пасёлку Багушэўск. Трэба было рэканструяваць будынак былой сельгасхіміі. І вось цяпер тут працуе паліклініка, якая, не пабаюся сказаць, з'яўляецца эталонам для невялікіх населеных пунктаў. А якія цудоўныя спецыялісты там працуюць!

Шмат сіл спатрэбілася, каб прывесці ў парадак Віцебскую абласную туберкулёзную бальніцу, размешча-

ную ў Багушэўску. Зараз яе тэрыторыя абнесена двухметровай агароджай, усталявана відэаназіранне, узмацнены кантроль за выкананнем патрабаванняў рэжыму інфекцыйнай лячэбнай установы. Вынікі відэаважніц: зніклі скаргі насельніцтва, у тым ліку након вольнага доступу хворых да крыніцы водазабеспячэння. Змянілася і сама атмасфера ва ўстанове.

Сёння робіцца сур'ёзны рамонт і ў раённай бальніцы Лёзна, Талачына, Сяно. Аднавіўся аўтамабільны парк гэтых устаноў. Вялікая ўвага надаецца добраўпарадкаванню населеных пунктаў, рамонт у устаноў адукацыі, культуры, гандлю, жыллага фонду. Так, толькі ў Лёзнае асвоена 40 млрд. рублёў. Папрацавалі ўсе — і малыя, і дарослыя. І горад зазяў. Гэта вынік штодзённай працы раённага кіраўніцтва, дапамогі Віцебскага аблвыканкама і перш за ўсё губернатара вобласці, а таксама адпаведных ведамстваў рэспубліканскага ўзроўню. Але, безумоўна, калі справа патрэбная і робіцца ў інтарэсах людзей, я таксама заўсёды гатовы падставіць плячо.

— Мінулы год быў складаны для краіны. Як гэта адбілася на настроі людзей?

— Людзей сёння больш хвалююць пытанні стварэння працоўных месцаў, зарплат, рост цен і іншыя, звязаныя з жыццём-быццём. Нам трэба зыходзіць з запатрабаванняў людзей і рабіць усё, каб дабрабыт насельніцтва рос. Таму гэты год — сур'ёзны экзамен для ўлады, і мы яго павінны з гонарам вытрымаць.

І ўвогуле, напрамкаў шмат, але распяляцца па іх нельга і не трэба займацца пустазвонствам. Рабі сваю справу, каб пакінуць след на зямлі. Дэпутат заўсёды павінен памятаць пра тыя абцяганы, якія ён даваў выбаршчыкам, і аказаць канкрэтную дапамогу. Важна, каб людзі адчувалі, што чалавек, якога яны дэлегавалі ў парламент, сапраўды чагосьці варты.

(Заканчанне на 2-й стар. «МС».)

ВЯЛІКАЯ ПРАБЛЕМА ДЛЯ МАЛЕНЬКІХ

Дэфіцыт месцаў у дашкольных установах, які адчулі бацькі самых маленькіх жыхароў новабудуоўля Гомеля, павінен часткова вырашыць новы дзіцячы садок № 18 па вуліцы Галавацкага, які толькі што адкрыўся ў мікрараёне. Зразумела, 230 месцаў цалкам праблему не вырашаць, але ж значна палепшаць сітуацыю, лічыць начальнік аддзела адукацыі Гомельскага гарвыканкама Аксана РУДЗІЯНОК.

— Вялікая патрэба ў дзіцячых садках сёння застаецца, — кажа яна. — Справа ў тым, што многія дзеткі ўжо наведваюць дашкольныя ўстановы, але ж бацькі хочучы абавязкова трапіць у тыя, якія адкрываюцца побач з домам. Садок, адкрыты ў 19-м мікрараёне, адрозна ж быў цалкам укомплектаваны. Ён пабудаваны выключна на сродкі абласнога і гарадскога бюджэтаў — па самым сучасным тэхналогіям.

Дат медыцынскай блок (дарчы, укомплектаваны ўсім неабходным) займае практычна паўпаверха. Ёсць вельмі прасторная спартыўная зала са спецыяльнымі трэнажорамі для самых маленькіх. Незвычайны басейн выкананы па італьянскіх тэхналогіях. Прынамсі, гэта адзіны ў абласным цэнтры дзіцячы садок, дзе прадугледжаны кабінет англійскай мовы і студыя выяўленчага мастацтва. Да таго ж ёсць і такія прыемныя дробязі, як паркет на падлозе, а ў туалетных пакоях — сучасныя пластыкавыя кабінкі.

Між тым, 1 чэрвеня запланавана адкрыццё яшчэ адной дашкольнай установы ў мікрааёне Валатава — таксама на 230 месцаў. У школе № 23 у наступным навучальным годзе з'явіцца дадатковыя групы, якія павінны прыняць яшчэ 100 гомельскіх дашкалят — яны зоймуць увесь першы паверх. 17 дадатковых груп будучы створаны і ў бліжэйшыя да Валатава дзіцячых садках — з 2-3 прыпынкі ад гэтага мікрааёна. Недалёка будзеца і школа, дзе таксама плануецца ствараць групы для самых маленькіх — так паступова будзе вырашацца дэфіцыт месцаў, які пакуль што застаецца актуальнай праблемай для маладых бацькоў. У аддзеле адукацыі Гомельскага гарвыканкама спадзяюцца, што праблему дашкалят у мікрааёнах новабудуоўляў дапамогуць вырашыць два садкі, будаўніцтва якіх запланавана на наступны год.

Ірына АСТАШКЕВІЧ. Фота аўтара.



Дзіцячы садок № 18 у мікрааёне Валатава.

«Важна, каб чалавек, якога дэлегавалі ў парламент, сапраўды быў чагосьці варты»

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «МС».)

— Літаральна на днях кіраўнік дзяржавы звярнуўся з Пасланнем да беларускага народа і Нацыянальнага сходу. На якія моманты вы звярнулі асабліваю ўвагу?

— Інтэрэс людзей да Паслання заўсёды вялікі, таму што кіраўнік дзяржавы закранае ўвесь спектр праблем як унутранай, так і знешняй палітыкі. Тэма задачы, якія вызначаюцца Прэзідэнтам, паступова выконваюцца. Таму наш народ пры ўсіх складанасцях апошняга часу дэвізавае свайму лідару.

Сёлетняе Пасланне якраз адлюстроўвае прагматычнае асэнсаванне сітуацыі і вызначае прадуманыя канкрэтныя напрамкі дзейнасці для органаў дзяржаўнага кіравання ўсіх узроўняў. Вельмі важны, на мой погляд, дакладны паяс: «Новаму пакаленню беларусаў — новую эканоміку». А рэалізаваць гэта магчыма праз мадэрнізацыю вытворчасці, аптымізацыю інавацыйнай дзейнасці шляхам прыцягнення як унутраных, так і знешніх інвестыцый, развіццё бізнэс-ініцыятыў і стварэнне канкурэнтнага асяроддзя.

Вялікай павягі заслугоўвае дакладны, цвёрды адказ Прэзідэнта на дэмарш Еўрасаюза. Да чаго прыводзіць радыкальная лібералізацыя, мы ўбачылі на прыкладзе нашых суседзяў, ды і працягваем назіраць у Расіі, Украіне. Трэба заўсёды памятаць, што ніколі хаос не садзейнічаў стварэнню эканоміцы і дабрабыту людзей.

І трэцяе, што я хацеў бы падкрэсліць. Апошнім часам мы надзвычай шмат гаворым пра магчымае рэфармаванне палітычнай сістэмы. Цалкам згодны з Прэзідэнтам — пакуль рана. Гэта задача на бліжэйшую перспектыву. Зараз жа ўсе галіны ўлады павінны займацца неадкладнымі справамі і сумесна працаваць на агульны вынік. Нельга стваральную працу падмяняць мтынгавымі дэмакратыямі.

— Аляксандр Андрэвіч, як вы супрацоўнічаеце з мясцовай уладай? Яна ж бліжэй да людзей і ёй прасцей вырашаць пэўныя пытанні.

— Я ўдзячны мясцовай уладзе. Мнена разумеюць і падтрымліваюць. Адносіны ў нас дзелавыя. Па сваім характары не магу выносіць бязладдзя. Выказваюся прама і ніколі не стараюся рэтушаваць там, дзе дрэнна. Калі ў чалавека сур'ёзная праблема, а мясцова ўлада недапрацавала, — будзем сур'ёзна разбірацца, але без крыўдаў. Улады на месцах разумеюць, што калі ім патрэбна падтрымка, я стараюся дапамагчы магчымымі спосабамі. І яны робяць тое ж самае. Лічу, у нас ёсць разуменне, што мы робім агульную справу. Але ж ведаецца, ёсць яшчэ «чыноўніцкая раць». Чалавек не заўсёды прыйдзе да першай асобы, да таго ж старшыні райвыканкама. Ён абавязкова прыйдзе да якога-небудзь чыноўніка. А ў таго — план, бюджэт, увес час нейкай «межы». І ён можа вырашаць пытанні толькі ў гэтых межах. Разумны чыноўнік пастараецца растлумачыць сітуацыю чалавеку. А бюрократ толькі разлучае яго. Таму трэба падбіраць ва ўладу такіх людзей, якія здольны працаваць не толькі з пункту гледжання іх прафесіяналізму, але і з улікам таго, як яны ставяцца да чалавека. На любым узроўні ад ініцыятывы і творчага падыходу кадрэй, іх здольнасці працаваць на перспектыву залежыць вельмі многае. Не трэба, каб для вырашэння праблемы псаваліся нервы і дарэмна расходваліся эмоцыі. Неабходна рабіць рэальныя дзеянні.

— Хто вас падтрымлівае ў працы? Якая ў вас сям'я і як блізкія ставяцца да вашай справы?

— У гэтым плане мне пашанцавала. На мой погляд, сям'я — гэта таксама вялікая праца і яна не толькі тыл, але і фронт: сям'ю таксама трэба стварыць, аб ёй трэба клапаціцца. Я вельмі ўдзячны сваёй жонцы, якая разам са мной ідзе па жыццё больш за 40 гадоў. З кожным маім новым назначэннем яна вельмі перажывала, таму што заўсёды разумела адказнасць той справы, якой я займаюся. Дзякуючы ёй і нас выраслі дзве дачкі, якімі мы можам ганарыцца. Але ж я не бачыў, як яны раслі, таму што ішоў на працу, калі яны яшчэ спалі, і вяртаўся дадому, калі яны ўжо спалі. Затое цяпер у мяне чацвёрка ўнукаў, якія прыносяць асабліваю радасць і шчасце.

АБАРАЊЦЬ З'ЯМЛЮ АД СМЕЦЦЯ

У школах Мастоўскага раёна прайшлі інтэрактыўныя заняткі на тэму «Як абараніць нашу Зямлю ад смецця» ў рамках спецыяльнага праекта ЕС/ПРААН. Праект накіраваны на тое, каб на прыкладзе двух раёнаў — Мастоўскага і Кобрынскага — прадманстраваць асноўныя элементы поўнага цыклу збору і далейшага выкарыстання цвёрдых камунальных адходаў.



Падчас інтэрактыўных заняткаў «Як абараніць нашу Зямлю ад смецця?»

На Мастоўшчыне на ўкараненне сучасных падыходаў запланавана накіраваць каля 1,5 млн еўра. Эксперты пачыналі з аналізу сітуацыі і распрацоўкі стратэгіі абыходжання з адходамі. А сёння ў Мастоўскім раёне, як паведаміла кіраўнік праекта Волга Чаброўская, праходзяць тэндары па закупцы тэхнікі і абсталявання (кантэйнераў, смеццязвазоў, сартавальнай тэхнікі).

— Аднак кантэйнеры для асобнага збору адходаў самі па сабе не могуць вырашыць існуючыя праблемы. Які сэнс у кантэйнерах, калі для людзей усё роўна, што куды кідаць: школу, пластык ці паперу. Навідае прадрывства не перапрацуе гэтую сыравіну ў нешта талковае, калі тая ж макулатура будзе выкідацца разам з

харчовымі адходамі. Таму відэавочна: пакуль людзі не навукацца сартаваць смецце дома, а затым выкідаць яго ў патрэбны кантэйнер, сітуацыя не зменіцца. Колькасць адходаў, якія ў далейшым пойдуць на перапрацоўку, наўпрост залежыць ад узроўню ведаў і свядомасці мясцовага насельніцтва. Прычым пачынаць падрыхтоўку трэба са школьнага ўзросту, — лічыць Волга Чаброўская.

Як гэта адбываецца, карэспандэнт «Звязды» ўбачыў падчас інтэрактыў-

най гульні ў Рагозніцкай сярэдняй школе. Тэматычныя заняткі былі распрацаваны сумеснымі намаганнямі экспертаў праекта і настаўнікаў мясцовых школ. Спартборнічалі дзве каманды, якім трэба было ачысціць зямлю ад сімвалічнага «смецця». Для чаго патрабавалася правільная адказаць на пытанні вядучай гульні — настаўніцы біялогіі Наталлі Яскевіч.

У перапынку гульні дзюраты з камандаў «Прырода» і «Зямля» пад апладысментамі прысутных выканалі

дэфіле, прадставіўшы эксклюзіўнае адзенне, вырабленае з... адходаў — паперы і пластыку. Былі і практычныя заняткі. Гульцы атрымалі шэраг розных рэчаў з заданым рассартаваць іх па сімвалічных «кантэйнерах». Здавалася б — элементарна, але насамрэч... Ці кожнаму вядома, што пластыкавыя бутэлькі павінны накіроўвацца ў адходы без накрывкі? Інакш — праблема з эканамічнай эфектыўнасцю іх далейшай транспарціроўкі і перапрацоўкай... Вынікі інтэрактыўных заняткаў, якія ў той дзень адбыліся ў сямі школах раёна, былі падведзены за «круглым сталом» у Мастоўскай сярэдняй школе № 5.

Дарэчы, людзям пажылога ўзросту таксама трэба праходзіць «лікбез» у дачыненні да цывілізаваага абыходжання з бытавымі адходамі. Аднаўленне растлумачальнага праца супрацоўнікамі праекта разам з органамі мясцовага самакіравання будзе праводзіцца на сустрэчах з жыхарамі Мастоўшчыны.

Пры гэтым задача праекта, падкрэсліваюць яго арганізатары, заключаецца не толькі ў прыцягненні увагі мясцовага насельніцтва да асобнага збору смецця з мэтай наступнай яго перапрацоўкі, але і ў тым, каб гэтая сістэма была эканамічна эфектыўнай.

Барыс ПРАКОПЧЫК

Мясцовы час

Пагавары са мной, улада!

Насельніцтва ў Хойніцкім раёне (як, прынамсі, і ў іншых раёнах, што пацярпелі ад чарнобыльскай аварыі) своеасаблівае. Своеасаблівае гэтаму нязброеным вокам не заўважыш. Але той, хто жыве тут не год і не два і часта кантактуе з мясцовымі жыхарамі, абавязкова зверне ўвагу на досыць абстрактнае ўспрыняццё імі рэчаіснасці і стаўлення да іх праблем. Што, зразумела, не можа не адбіцца на падыходах мясцовай улады да работы з насельніцтвам.

Хойніцкі раён найбольш за іншыя пацярпеў ад чарнобыльскай аварыі. За «паслячарнобыльскай» гады з яго тэрыторыі было адселена больш за 25 тысяч жыхароў. Калі раней у сельскай мясцовасці пражывала 40 тысяч чалавек, то сёння там засталася ўсяго 9 тысяч. Праўда, ў апошнія тры гады тут пачалі развівацца фермерскія гаспадаркі. Што ж датычыцца прамысловых прадпрыемстваў (якіх было 17), большасць з іх не здолелі захаваць свой статус і ператварыліся ў філіялы ці цэхі.

— Зыходзячы са спецыфікі, з такіх вострых умоў, праводзім і работу з насельніцтвам, — кажа старшыня Хойніцкага раённага Савета дэпутатаў Галіна БОНДАР. — Самае галоўнае для нас — бяспека людзей, якія засталіся жыць на забруджанай тэрыторыі. Каб мець магчымасць лішні раз нагадаць пра гэта, абавязкова запрашаем да ўдзелу ў сустрэчах з насельніцтвам, у «днях інфармавання» вучоных, якія працуюць у Палескім дзяржаўным радыяцыйна-экалагічным запаведніку. Не памятаю выпадку, каб яны нам адмовілі ці каб мы зрабілі ім паслабленне ў гэтым плане

— тутэйшыя людзі усё ж жывуць у нетыповых умовах, у іх могуць узнікаць розныя нестандартныя сітуацыі і пытанні. Чула ад некаторых сваіх калегаў з іншых рэгіёнаў, што яны спынілі практыку падобных выездаў: маўлюць, цяпер усё і так інфармаваныя... А мы па-ранейшаму працягваем сустракацца з людзьмі, 5 інфармацыйных груп існуе ў нас пры райвыканкаме і адна — пры раённым Савеце дэпутатаў. Акрамя саміх дэпутатаў, у яе ўваходзяць асноўныя службы жыццезабеспячэння.

— Зайшлі члены камісіі, скажам, у сацыяльна-небяспечную сям'ю або да адзінокага старога чалавека, убадчылі праблему — адразу ж, на месцы, вызначаюцца з далейшымі дзеяннямі кожнай службы ў дачыненні да гэтай сям'і і гэтага чалавека. А таксама з тэрмінамі выканання мерапрыемстваў. У панядзелак на планавым пасяджэнні ў старшыні райвыканкама кіраўнік службы абавязкова паведамаць аб тым, якія з пазначаных пытанняў ужо вырашаны, а якія ўзяты на кантроль, бо патрабуюць дадатковых намаганняў. Аднак гэта зусім не азначае, што «працэс» зацягнецца на працягу тыдня, да наступнага планёркі ў кіраўніку раёна, адказныя павінны расставіць усё кропкі над «і». Калі ім патрэбна дапамога, падключаем іншыя аддзелы і структуры, «навальваемся» на праблему ўсім светам, — кажа старшыня райсавета.

Калі інфармацыйныя групы і аглядныя камісіі працуюць, так бы мовіць, у светлы час сутак, дык такія дадатковыя фарміраванні, як мабільныя групы, праводзяць рэйдывыя правэркі ў начны час. Асноўны акацнт робіцца не столькі на выяўленне парушальнікаў (якія, скажам, з'яўляюцца на працу ў нецвярозым стане), колькі на пакаранне таго, хто пусціў іх на аб'ект.

У кожным адміністрацыйным будынку сельскага Савета ёсць стэнд пад назвай «Здай пытанне дэпутату» — з кантактнымі тэлефонамі народных выбарнікаў ад акругі. Так што,

і чацвёрты чацвяргі месяца. Гэта, лічыць Галіна Бондар, таксама рэальная дапамога старшыням сельскіх Саветаў, якім раней цяжка было дабіцца ад некаторых структур своечасовай рэакцыі на «нізавыя» праблемы. Чым добрыя ў гэтым сэнсе аглядныя камісіі? Тым, што ў іх рабоце задзейнічаны практычныя ўсе службы раёна — ад сацыяльнай да аддзела ўнутраных спраў.

— Зайшлі члены камісіі, скажам, у сацыяльна-небяспечную сям'ю або да адзінокага старога чалавека, убадчылі праблему — адразу ж, на месцы, вызначаюцца з далейшымі дзеяннямі кожнай службы ў дачыненні да гэтай сям'і і гэтага чалавека. А таксама з тэрмінамі выканання мерапрыемстваў. У панядзелак на планавым пасяджэнні ў старшыні райвыканкама кіраўнік службы абавязкова паведамаць аб тым, якія з пазначаных пытанняў ужо вырашаны, а якія ўзяты на кантроль, бо патрабуюць дадатковых намаганняў. Аднак гэта зусім не азначае, што «працэс» зацягнецца на працягу тыдня, да наступнага планёркі ў кіраўніку раёна, адказныя павінны расставіць усё кропкі над «і». Калі ім патрэбна дапамога, падключаем іншыя аддзелы і структуры, «навальваемся» на праблему ўсім светам, — кажа старшыня райсавета.

Калі інфармацыйныя групы і аглядныя камісіі працуюць, так бы мовіць, у светлы час сутак, дык такія дадатковыя фарміраванні, як мабільныя групы, праводзяць рэйдывыя правэркі ў начны час. Асноўны акацнт робіцца не столькі на выяўленне парушальнікаў (якія, скажам, з'яўляюцца на працу ў нецвярозым стане), колькі на пакаранне таго, хто пусціў іх на аб'ект.

У кожным адміністрацыйным будынку сельскага Савета ёсць стэнд пад назвай «Здай пытанне дэпутату» — з кантактнымі тэлефонамі народных выбарнікаў ад акругі. Так што,

калі праблема не вырашылася на мясцовым узроўні, чалавек можа звярнуцца ў раённы Савет, і да дэпутата абласнога ўзроўню.

— За мінулы год да нашых дэпутатаў паступіла 85 такіх зваротаў, — кажа Галіна Бондар. — Але толькі дзюма з іх дэталова займацца мне асабіста, астатнія былі вырашаны на мясцовым узроўні.

Які ў многіх іншых раёнах, у Хойніцкім працуюць (пры райвыканкаме і раённым Савеце дэпутатаў) «гарачыя лініі», якія дазваляюць звязцца з мясцовай уладай не выходзячы з дому. У мінулым годзе іх было праведзена больш за 200. Ёсць — і не толькі на паперы — спецыяльныя «дні ЖЭУ», «дні сельсаветаў», «дні адкрытага пісьма» (калі на тэрыторыі кожнай вёскі таго ці іншага сельсавета вывешваюцца спецыяльныя скрыні для пытанняў, зваротаў і праланой грамадзян).

— Але, узяўшыся за пэўную мясцовую праблему, мы імкнёмся, наколькі гэта магчыма, прыцягваць да яе вырашэння і насельніцтва. У першую чаргу гэта датычыцца добраўпарадкавання. Вось дзямі давалі да ладу вёску Эзапоў — там практычна ўсё зроблена сваімі рукамі, ды так зроблена, што і самім прыемна паглядаць, і іншым не сорамна паказаць! На падыходзе — яшчэ пяць вёсак. Дапамагам, безумоўна, і бюджэтнымі сродкамі, але ў тых выпадках, калі гэта датычыцца маштабных работ — напрыклад, зносу старых дамоў. Толькі за чатыры апошнія месяцы ліквідавалі 153 такія будынкі, — кажа Галіна Бондар. — Так што наша вельмі шчыльная работа з людзьмі зусім не мае на ўвазе змернае апекаванне ці падтрымку ўтэрманскіх настрояў. Наадварот — ідуць чалавек на сустрэчу, мы і ад яго чакаем адпаведных крокаў. Практыка паказвае, што гэта атрымліваецца.

Наталля УЛАДЗІМІРАВА.

Table with 3 columns: Lot number, Description of property, and Sum of bids in rubles. It lists various lots for sale, including land, buildings, and infrastructure.

Продаваемое имущество имеет обременение. За подробной информацией обращаться к продавцу. Возможно банковское кредитование при покупке данного имущества. К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, представившие организатору аукциона следующие документы: заявление на участие в аукционе; заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, порядком проведения аукциона; копии учредительных документов (для юридических лиц) и свидетельства о регистрации (для физических лиц); индивидуальные предпринимательские свидетельства; соглашения о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (в двух экземплярах); заверенную банком копию платежного поручения о внесении задатка, документы, подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) лица; а также иные документы в соответствии с порядком проведения аукциона. Задаток перечисляется в срок по 12.06.2012 включительно на расчетный счет № 3012127410010, в Региональной Дирекции №400 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Гродно, код 153001369, получатель — ОАО «Гродноопторг», УНП 500013881. Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной цены. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество. Начальная цена фиксируется в протоколе о результатах аукциона и включает НДС. В случае признания торгов несостоявшимися в связи с тем, что на участие в аукционе подано заявление от единственного участника, предмет торгов продается единственному участнику, при его согласии, по начальной цене, увеличенной на 5 процентов. Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупателем) подписывается в течение 5 рабочих дней с даты проведения аукциона. Оплата стоимости приобретенного имущества осуществляется в течение срока, указанного в договоре купли-продажи. Аукцион состоится 15 июня 2012 года в 12.00 по адресу: г. Гродно, ст. Лососо, актовый зал. Прием документов, а также консультации по вопросам участия в аукционе осуществляются с 16.05.2012 по 12.06.2012 включительно в рабочие дни с 09.00 до 17.00 по адресу: г. Гродно, ст. Лососо (административное здание). Ознакомление с предметом торгов осуществляется по предварительному согласованию с продавцом. Телефоны для справок: (0152)52 46 01, (0152)55 39 12, (044)566 00 54, (044) 566 00 45. Сайты в интернете: www.kay.by, www.optorg.grodno.by

АД БАБРА НЕ ЧАКАЙ ДАБРА...

Пры правэрцы аднаго з аўтамабіляў у Барысаве супрацоўнік УДАІ УУС Мінаблвыканкама знайшоў ў яго салоне 7 кілаграмаў мяса бабра і дзве зарэгістраваныя паліўнічныя стрэльбы. Пра што і паведамілі работнікам Барысаўскай міжрайінспекцыі.

— Ужо дзяржінспектары знайшлі ў багажніку аўтамабіля ператваральнік напружання

да электралавінай устаноўкі і акумулятар да яго, — паведамілі ў Дзяржаўнай інспекцыі аховы жывёльнага і расліннага свету пры Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. — Паблізу машыны ў траве былі знойдзены чатыры выкінутыя паліўнічныя патроны. Заведзена крмінальная справа. Шкода прыродзе ацэнена ў 21 мільён рублёў.

Сяргей РАСОЛКА.

Table titled 'ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ' (Notice of Auction). It contains details about two lots for sale, including descriptions, locations, and contact information for the organizing authority.

Што за фасадам?

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «МС».)

Бываеце, ціхія ваколіцы?

У адпаведнасці з распрацаваным праектам, неабходна на працягу ўсяго некалькіх гадоў пачыніць і пашырыць рэчышча ракі, каб яна стала суднаходнай, замацаваць берагі. Усе ахвотныя змогуць пакатацца на катамаранах і лодках. Па берагах Палаты ўстановаць арэлі, зробіць гульнявыя пляцоўкі, пабудуюць кавярні і рэстараны. Адновяць сады, паркі, сцэжку ўФэрасіні Палацкай.

Што датычыцца дарога да манастыра — вуліца працягласцю 500 метраў, якую назвалі ў гонар святой, стане пешаходнай. Акрамя гэтага, яшчэ да аднаго помніка дойдзіцца — Сафійскага храма — можна будзе дайсці па асфальтаванай дарозе. У старым будынку недалёка ад манастыра, дзе пакуль што размяшчаецца лясны каледж, адкрывацца духоўна-асветніцкі цэнтр, дзе будуць працаваць манастырскія рамеснікі...

— Летась Палацк наведвалі 250 тысяч турыстаў і 55 тысяч паломнікаў. І на іх прыёме горад зарабіў усяго 2,1 мільярда рублёў. Выходзіць, што кожны з іх пакінуў у горадзе толькі на 7 тысяч рублёў. А Палацк павінен стаць турыстычнай мекай, — канстатаваў губернатар. У сувязі з запланаванымі на рацэ Палата работамі па павышэнні ўзроўню вады і стварэнні сажалак пайшлі чуткі пра тое, што павышэння вільготнасць негатыўна паўплывае на стан старажытных фрэсак XII стагоддзя. Але ж сажалкі будуць знаходзіцца на адлегласці ад цен хмараў 500-700 метраў і больш. Ды і спецыялісты-метэаролагі сукаююцца пэсі-

містаў. Дарэчы, з вынікамі іх спецыяльнага даследавання азнаёмяць грамадскасць.

Насельніцаў манастыра, дарэчы, не можа не турбаваць тое, што ціхія ваколіцы з цягам часу рываюць пераўтварыцца ў «гучныя». Але, як звярнуўся аўтары праекта развіцця Палацка, турыстычныя зоны будуць падзелены на паломніцкую і свецкую.

Думаць пра турыстаў і гараджан

Планы адраджэння Палацка абмяркоўваліся на пасяджэннях гарвыканкама, аблвыканкама, сесіі Палацкага гарадскога Савета дэпутатаў. На гэтым мерапрыемстве запрашалі высокіх асоб прываслаўнай епархіі, манастыра, якія маглі выказаць свае думкі. Цяпер выдзелены спецыяльны альбомы, дзе выкладзены адпаведныя планы — іх раздаюць у працоўных калектывах.

— Нахай людзі яшчэ раз паглядзяць, — падкрэсліў губернатар. — Пры распрацоўцы канцэпцыі развіцця Палацка мы падключалі да работы супрацоўнікаў Нацыянальнай акадэміі навук і іншых ведамстваў. Былі праведзены аэрафотаздымкі, геадэзічныя і іншыя работы. Рэалізацыя канцэпцыі накіравана не толькі на прыцягненне ў Палацк турыстаў, але і на стварэнне спрыяльных умоў жыцця для гараджан. На яе ўвасабленне спатрэбіцца 2 трыльёны рублёў, і ўлады актыўна шукаюць інвестараў. Работы плануецца завяршыць у 2015 годзе. Палацк — геаграфічны цэнтр Еўропы, і ён павінен адпавядаць узроўню сучаснага еўрапейскага горада. Палацк — Віцебск.

Advertisement for 'Местное самоуправление' (Local Self-Government) registration. It includes contact information for the registration office and the date of the registration deadline (February 15, 2009).

камісіі Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па рэгіянальнай палітыцы і мясцовым самакіраванню; БАЙКОУ В.М., старшыня Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўніцкай Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па дзяржаўным будаўніцтве, мясцовым самакіраванні і рэгламенце; АДЯСАУ А.А., старшыня Віцебскага абласнога Савета дэпутатаў; СЦЕПАНЕНКА А.М., адказны сакратар Савета

па ўзаемадзеянні органаў мясцовага самакіравання пры Савеце Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь; ПРЭДКА С.У., старшыня Ваўкавыскага раённага Савета дэпутатаў; МАКСІМЕНКА С.А., старшыня Азярыцка-Слабадскога сельскага Савета дэпутатаў Смалыцкага раёна. АДПРАС РЭДАКЦЫІ: 220013 г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а. КАНТАКТНЫ ТЭЛЕФОН: 292 21 03; e-mail: info@zvyzda.minsk.by Газета адрэдавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва «Беларусы Дом друку». ЛД № 02330/0494179 ад 03.04.2009. 220013, Мінск, пр. Незалежнасці, 79. Тыраж 30.015. Нумар падпісаны ў 19.30 15 мая 2012 года.

Ігар ЛУЧАНОК:

«УСЁ ГЭТА — АД БОГА,

МАМЫ І ТРОХ КАНСЕРВАТОРЫЙ»

«Майскі вальс» загучаў пад небам Мар’інай Горкі. Малая радзіма зноў сустрэла свайго славуага ўрадзэнца — народнага артыста Беларусі і СССР кампазітара Ігара Лучанка. Фестываль імя славуага майстра атрымаў назву адной з яго песень і, завулены яго рэгіянальна, на справе стаў міжнародным.

У Мар’інай Горцы Лучанок правёў дзіцячыя гады, вучыўся ў мясцовай школе. На вуліцы Фрунзэ, 73 і цяпер стаіць драўляны дом яго бацькі. «Туды і пайду начаваць сёння», — сказаў кампазітар. А ўвечары, пасля завяршэння першага фестывальнага дня, адправіўся на магільныя родныя.

Яго творчасць вядома далёка за межамі гэтых мясцін. Калі прыгадаць, добрая частка лепшых савецкіх хітоў напісана гэтым аўтарам. Яго песні выконвалі многія зоркі эстрады: Сафія Ратару, Валяніцкіна Талкунова, Марыя Пахоменка, Леў Лешчанка, Віктар Вуячч. Лучанок сябраў з Іосіфам Кабзонам, Людмілай Пахмутавай. Сябраваў і з Уладзімірам Мулявіным, якога лічыць геніем жанру. Ігар Міхайлавіч не хавае таго, што задаволены сабой і сваім жыццём: «Такіх, як я, у Савецкім Саюзе мала. А я ганаруся», — гарзана прызнаецца Лучанок. Аднак для шматлікіх блізкіх і знаёмых людзей з Мар’інай Горкі ён усё той жа — з усімі шчыры і неспрэчны. І на фестывалі яго суправаджаюць не проста мясцовыя афіцыйныя асобы, але сябры.

Ініцыятарамі фестывалю песні і музыкі «Майскі вальс» на прызвы Ігара Лучанка выступілі Пухавіцкі раённы выканаўчы камітэт і Саюз кампазітараў Рэспублікі Беларусь. Паўдзельнічаць у наараджэнні новага традыцыйнага свята і падзякаваць Лучанку за яго творчасць прыехалі намеснік старшын Мінскага абласнога выканаўчага камітэта Віктар Шчыцка, першы намеснік старшын выканаўчага камітэта СНД Уладзімір Гаркун, міністр абароны Рэспублікі Беларусь генерал-лейтэнант Юрый Жадобін і шмат іншых, а таксама прадстаўнікі Арменіі, Кіргізіі і Малдовы.

На адкрыцц фестывалю спявалі патрыятычныя песні Ігара Лучанка — выконвалі іх і прызнаныя беларускія артысты, і мясцовыя выканаўцы, і нават генерал! Нечакана феерычным атрымалася выступленне аркестра Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь: тут слышліся і прыгожыя мелодыі, і вайсковая дысцыпліна, і смеласць нестандартнага падыходу да творчых нумароў.

Мар’іна Горка мае пяць гарадоў-пабрацімаў. Іх прадстаўнікі з радасцю прыехалі на фестываль «Майскі вальс» і не ўтойва-



лі свайго захаплення ад таго, што адбываецца навокал. Расійская гасця, намеснік старшын адміністрацыі Дзмітраўскага муніцыпальнага раёна Алена Вінаградва адзначыла: «Імя Ігара Лучанка ў Расіі вядомае вельмі даўно. Ва ўсёй Расіі свята 9 Мая пачынаецца менавіта з гучання «Майскага вальса».

Прадстаўніца Прохараўскага раёна Ірына Пагарэлава таксама выказала сваё захапленне: «Беларуская зямля з’яўляецца для Расіі прыкладам небывалага гераізму. Нельга без слёз узгадваць вашу Брэсцкую крэпасць, вашу Хатынь, вашы партызанскія атрады. Акрамя таго, тут нас сустрэла прыгажосць, гасціннасць, цёплыня. Зараз мы з трапятаннем чакаем конкурсу выканаўцаў і будзем у ім удзельнічаць.

Конкурсную праграму, у якой бралі ўдзел індывідуальныя выканаўцы з калектываў, ацэньвала журы на чале з кампазітарам, народным артыстам Беларусі Валерыям Івановым.

Адметна, што падаць заяўку на ўдзел у конкурсе маглі ўсе ахвотныя амаль да самага дня фестывалю. Таму змагаліся за прыз Ігара Лучанка аж 40 канкурсантаў. Усе яны выконвалі кампазіцыі на яго музыку.

Па некалькі разоў гучалі любімыя ўсім «Спадчына», «Мой родны кут», «Добры вечар, дзяржчыначка», «Дударыкі». Калі ў каторы раз за дзень фестывалю гучаў «Майскі вальс», было цяжка ўтрымацца на месцы і не ўзняцца, не пацаць кружыцца ў вальсе. Дзеці, дарэчы, так і рабілі.

Пад канец конкурснай праграмы напал пачуццёў, што давала музыка, быў ужо такім высокім, што пажылыя мужчына, які сядзеў ля мяне, не вытрымаў і расплакаў-

ся. Можна прыгадаць у сваім жыцці нешта прыгожае, светлае, такое ж маладое, як гэтыя песні? Добра, што ёсць такія ноты, якія падбіраюцца на струнах душы...

Меркаванне журы адносна пераможцаў супала з майб’юектыўнай глядацкай думкай — Гран-пры фестывалю «Майскі вальс» атрымаў народныя вакальны ансамбль «Рэтра» Бярэзінскага раёна пад кіраўніцтвам Мікалая Міхайлаўскага. Яны і не чакалі такой ўзнагароды: паспелі ўжо змяніць свае шыкоўныя шляхетныя строі на звычайную вопратку і песню-пераможцу так і спявалі. Сыходзілі са сцэны па-беларуску сціпла і яшчэ быццам не верылі ў тое, што адбылося. Спецыяльны прыз Ігара Лучанка атрымаў Ягор Жулік — саліст пазашкольнага цэнтра «Світанак» Пухавіцкага раёна. Прэміяй першай ступені ўзнагародзілі салістку Дружненскай дзіцячай школы мастацтваў Пухавіцкага раёна Ганну Салаўянчык і ўзорны хор «Мара» Мар’інагорскай дзіцячай школы мастацтваў Пухавіцкага раёна пад кіраўніцтвам Людмілы Ахгерэў. Былі ўручаны дыломы лаўрэатаў другой і трэцяй ступені, а таксама дыпломы ў трох намінацыях. Варта адзначыць, што пераможцы атрымалі грашовыя ўзнагароды: 1 млн руб. прызначаны лаўрэатам дыпломаў трэцяй ступені, 2 млн — другой і 3 млн — першай ступені. Уладальнікі Гран-пры павезлі дадому 5 млн руб.

Ігар Лучанок расправёў, як ставіцца да таго, што фестываль носіць яго імя:

— Я меў ідэю стварыць фестываль добрага густу, ваенна-патрыятычнай музыкі — і гэта дапамагла зрабіць Садружнасць Незалежных Дзяржаў, Саюзная дзяржава і Узброеныя Сілы Рэспублікі Беларусь. Таму фестываль падняты да вельмі высокага ўзроўня.

— Чаму ў вашым рэпертуары так шмат франтавых песень?

— Не толькі, яшчэ і любімых многа: «Алеся», «Вераніка», «Зачарованая мая», «Маша-Маруся», «Світанак». А франтавыя песні — гэта сінтэз вельмі глыбокай лірыкі і страшных падзей, перажыванняў.

— Адкуль бяруцца прыгожыя мелодыі, што вас натхняла?

— Гэта ад Бога, ад мамы і ад трох кансерваторый — Мінскай, Пецярбургскай і Маскоўскай. Цяпер няма, каб гэтак сушылі мазі, а я вучыўся ў вельмі слаўных настаўнікаў.

Ніна ШЧАРБАЧЭВІЧ.

Пухавіцкі раён

«ПІРАМІДА» Ў ВІЦЕБСКУ

У самым цэнтры старажытнага Віцебска пачаў працаваць бізнес-цэнтр, які ў народзе называюць «пірамідка». Цікава, што тут устанавілі першыя ў горадзе эскалатары. Менавіта гэты «аналаг» слаўных егіпецкіх пірамід стаў адным з буйнейшых гандлёвых аб’ектаў у Беларусі; яго агульная плошча — 55 тысяч квадратных метраў. У пірамідзе XXI стагоддзя мікраклімат кантралюецца пры дапамозе разумнага абсталявання. Цэнтр мае афіцыйную назву «Марка-сіці». Вядомае абутко-

вая кампанія рэалізуювала па-свойму ўнікальны праект з дапамогай мясцовай улады. Тут адчыняюцца гандлёвыя пункты вядомых беларускіх вытворцаў, салоны прыгажосці, кавярні...

Побач з «пірамідкай» працягваюцца работы па пракладанні падземнага перахода, які пралягае пад вуліцай Леніна. Там ім можна будзе дайсці да Летняга амфітэатра — галоўнай сцэнічнай пляцоўкі міжнароднага фестывалю «Славянскі базар у Віцебску».

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

Рэверс з сеціва

«Студэнты прыязджаюць вучыцца, каб пасля працаваць, а не наадварот»

У нумары за 5 мая «Звязда» змясціла артыкул пад назвай «Ініцыяваць бясплатны праезд для ўсіх студэнтаў у Міндаўкаі не плануецца», які актыўна абмяркоўваўся на інтэрнэт-парталах tut.by і onliner.by. На думку міністра адукацыі Сяргея Маскевіча, сёння ёсць дастаткова магчымасцяў, каб маладыя людзі маглі падзарабіць і не браць у сваіх бацькоў грошы на талончыкі і праязныя білеты. Студэнты сталічных ВНУ спадзяюцца на захаванне транспартнай ільготы для іх і ў наступным навучальным годзе, аднак думкі на гэты конт у грамадстве падзяліліся. Прычым аднадушнасці не назіраецца нават у асяродку студэнцкай моладзі.

змену, а кожны дзень — у розны час), да таго ж і выкладчыкі на малодшых курсах не так пільна сачылі за наведваннем, як робяць гэта на старэйшых курсах...

Калотка:

Я — студэнт трэцяга курса бясплатнага аддзялення БДУ. У мяне жонка і маленькая дачка. Часу на тое, каб вучыцца, працаваць і дзіця даглядаць, паверце, вельмі мала (працаю на двух работах), таму лютыя ніколі не перашкоджаць. Я б з радасцю мог пайсці на завочнае аддзяленне. АЛЕ! Я паступаў і хацеў вучыцца, я хачу атрымаць адукацыю, а не дыплом, быць спецыялістам, а не ўтрыманцам. А калі ты думаеш, як прафарміцца, як эканоміць калеічыну, то тут ужо, шчыра кажучы, не да адукацыі. Студэнты — гэта будучыня, а шкадаваць на сваю будучыню грошы — глупства.

paulsteak:

Навошта бясплатна? Зрабіць 30 ці 50 працэнтаў ад поўнага кошту і столькі ж — для пенсінераў. Бясплатна — толькі ветэранам ці інвалідам, і ўсё!

rustan2012:

За ўсё трэба плаціць. Я быў студэнтам, падрацоўваў і пражыў без усялякіх ільгот. Трэба спыняць утрыманства, лічу яго горшым за карупцыю.

profess-j:

Нярэдка назіраю сітуацыю, калі прыкладна з 20 чалавек, якія знаходзяцца ў салоне, большая палова — утрыманцы (школьнікі і студэнты). Студэнтаў, дарэчы, намога болей. Цяцэ чвэрць — бамжы, і толькі мы чацвёра аплываем праезд за ўсю «банду» сацыяльных утрыманцаў. Дык чаго здзіўляцца, што праезд не акупляецца? Пры гэтым самае крыўднае, што ўсе ўтрыманцы — сяджыца, а мы, за чый кошт яны едуць, стайм побач, быццам прыслуга нейкай.

Падрыхтавала Надзея НІКАЛАЕВА

Бульба на Коласавай зямлі

Землякі народнага паэта Беларусі Якуба Коласа — жыхары вёскі Мікалаеўшчына Стаўбцоўскага раёна — садзяць бульбу ў адным з прылеглых да вёскі ўрочышчаў — Канцывалакі. Ярка побач з літаратурна-мемарыяльным комплексам «Шлях Коласа».

Яшчэ ў часы дзяцінства будучага паэта землеўладальнік Радзівіл хацеў засадзіць гэты кавалек зямлі лесам, але сяляне-мікалаеўцы адсудзілі сваё права на карыстанне ўрадлівай глебай. Побач з вёскай знаходзяцца і іншыя ўрочышчы, якія звязаны з памяццю пра земляка-паэта — Карчэведзь, Кананяніца, Церабэжы, Кліны. Але Канцывалакі (поле ў канцы валокаў), будай, самае хлебнае і бульбяное месца на радзіме песняра.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.



Кватэрнае пытанне

Бяду лягчэй папярэдзіць...

У нашым пад’ездзе жыве стары. Сам сябе абмывае, сам гатуе. У выніку ўжо двойчы загінуў суседзяў энтузіястам, пакаідаў не выключаным газ... Мы размаўлялі з яго дачкой. Але яна не можа пераехаць да бацькі (у яе свая сям’я, праца). І не можа забраць старога да сябе. Падкажыце, што ў такой сітуацыі рабіць нам? Як засцерагчы і старога, і сябе ад магчымай небяспекі?

М.К., г. Мінск.

Неабходнасць выканання санітарна-гігіенічных, экалагічных, супрацьпажарных і іншых нарматыўных патрабаванняў пры карыстанні жылым памяшканнем абумоўлена, перш за ўсё, канстытуцыйнымі правамі грамадзян і, у прыватнасці, правам на ахову здароўя (арт. 45 Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь), правам на спрыяльнае навакольнае асяроддзе (арт. 46).

Парадак карыстання жылымі памяшканнямі, утрымання жылых і дапаможных памяшканняў жылых дамоў у Рэспубліцы Беларусь вызначаны Правіламі, зацверджанымі загадам Мінжылкагаса ад 7 снежня 1999 года № 177.

Жыллыя памяшканні не могуць выкарыстоўвацца не па прызначэнні, а таксама ва ўрон правам і свабодам іншых грамадзян. Грамадзяне не павінны учыняць дзеянняў,

якія прыводзяць да псавання жылых памяшканняў і дапаможных памяшканняў жылых дамоў або якія парушаюць нармальны ўмовы пражывання грамадзян у іншых жылых памяшканнях.

Усе карыстальнікі жылых памяшканняў павінны ведаць і выконваць правылы карыстання жылымі памяшканнямі, правылы ўтрымання і тэхнічнай эксплуатацыі жылых і дапаможных памяшканняў жылых дамоў, інжынерных сістэм і абсталявання, правылы пажарнай бяспекі і іншыя правылы. Пра такія абавязкі грамадзян гаворыцца і ў Жыллёвым кодэксе Рэспублікі Беларусь, і ў дагаворы найму (паднайму) жылых памяшкання, у арт. 21.15 Кодэкса Рэспублікі Беларусь адміністрацыйнага правапарушэння прадулгоджана адпаведна адказнасць за парушэнне правіл карыстання жылымі памяшканнямі.

Грэбанне правіламі карыстання жылымі памяшканнямі, адсутнасць належнага кантролю за выкананнем гэтых правіл можа прывесці не толькі да парушэння права грамадзян на недаўмыкальнасць жылля, але і да трагічных наступстваў.

Пры ўзнікненні канфліктных сітуацый з суседзямі грамадзяне маюць права звярнуцца ў органы ўлады для прыняцця мер (адміністрацыйнага і крымінальнага ўздзеяння), а таксама ў судовыя органы для вырашэння судовых пытанняў. Для гэтага трэба напісаць заяву і падаць дакументы, якія пацвярджаюць

супрацьпраўныя дзеянні суседзяў. Падставай для звяртання ў суд могуць служыць адпаведныя заключэнні жыллёва-эксплуатацыйнай арганізацыі і саніпаітстанцыі.

Калі па сваім фізічным стане або стане здароўя сусед не можа самастойна ажыццяўляць абавязкі, у прыватнасці, па выкананні правіл утрымання і тэхнічнай эксплуатацыі жылых памяшканняў, інжынерных сістэм і абсталявання, правіл пажарнай бяспекі, то над ім можа быць устаноўлены патранаж. У адпаведнасці з арт. 37 Грамадзянскага кодэкса Рэспублікі Беларусь папачыць — памочнік (асоба, якая ажыццяўляе патранаж) панаўлетняга дзеяння адпаведна грамадзяніна можа быць прызначаны органам апекі і папачыцельства толькі са згоды такога грамадзяніна.

У вызначаным парадку пры наяўнасці адпаведных падстаў можа быць таксама разгледжана пытанне аб выдзяленні грамадзяніну, які страціў поўную або частковую здольнасць да самаабслугоўвання і мае патрэбу ў доглядзе, дапамозе, бытавым і медыцынскім абслугоўванні, спецыяльнага жыллага памішкання дзяржаўнага жыллёвага фонду ў дамах інтэрнатах для састарэлых і інвалідаў. Парадак, асаблівасці і падставы выдзялення такіх спецыяльных жылых памяшканняў вызначаны пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 24.09.2008 № 1408.

Віктар САВІЦКІ

ПРАФЕСІЯ НЕ ДЛЯ ЎСІХ

«А чаму вы здзіўляецеся? Ёсць у нас малады хлопцаў Аляксандр Волкаў, размеркаваны сюды пасля заканчэння ўніверсітэта культуры. Працуе ў аддзеле аўтаматызацыі, бібліятэкар першай катэгорыі», — кажа дырэктар Віцебскай абласной бібліятэкі Аляксандр СЕМКІН. Высветлілася, што тут працуюць і іншыя мужчыны: вядучы адміністратар лакальнай сеткі бібліятэкі Алег Бондараў, вядучы інжынер-праграміст Васіль Слонаў. І гэта акрамя тых, хто адказвае за гаспадарчую частку... Ды і дырэктар бібліятэкі — мужчына, што само па сабе даволі рэдкая з’ява. Нядаўна было акрамя 10 гадоў, як Аляксандр Сёмкін узначалі калектывы.



Традыцыйна ў бібліятэках выдачай кніг, работай з фондамі займаюцца жанчыны. Бадай, у першую чаргу таму, што заробкі тут парэальна невысокія. Ці можа здарыцца, што праз некалькі гадоў у нашых бібліятэках будзе назірацца «кадравы голод»?

Магу сказаць толькі пра наш калектыв. У нас працуюць 118 бібліятэчных спецыялістаў. Сярэдні ўзрост бібліятэкараў прыблізна 39 гадоў, так што нельга казаць аб тым, што на пасадзе бібліятэкараў працуюць людзі перадапоеннага ўзросту. Так, сярод нашых бібліятэкараў 15 пенсіянераў, але гэта спецыялісты з вялікім досведам, якія здолелі адаптавацца да сучасных умоў працы, і да «высокіх тэхналогій». Ніякай «цяжучкі» кадраў няма.

Калі не сакрэт, якая сярэдняя зарплата цяпер у бібліятэкараў? — Якія могуць быць сакрэты? 1,9 мільёна рублёў.

Прачытаў нядаўна аб’яву: «Патрабуецца грузчык у краву. Зарплата ад 2 мільёнаў рублёў»...

Ну дык не ўсе могуць быць грузчыкамі. Тым больш жанчыны. Дарэчы, магу канстатаваць, што і некаторыя мае калегі зарабляюць больш, чым я. Лічу, гэта нармальна, бо яны выконваюць асабліва складаную і адказную працу...

Мы прэміруем тых работнікаў бібліятэкі, якія ўдзельнічаюць у рэалізацыі розных праектаў. У прыватнасці, ствараюць бібліяграфічныя дапаможнікі, арганізуюць розныя дабрачынныя акцыі. Адна з іх — «Добрая кніжка замест горкай пілюлі» — мела мэтай збор і перадачу кніжак юным пацыентам абласной дзіцячай бальніцы.

«Звязда», дарэчы, паведамляла, што пару гадоў таму з абласнога бюджэту бібліятэкарам выдзялілі даплаты. Для гэтага было прыня-

та рашэнне на сесіі абласнога Савета дэпутатаў. А цяпер надбаўкі выплаваць перасталі. Напэўна, давядзецца больш актыўна зарабляць на аказанні дадатковых платных паслуг?»

Рашэннем сесіі Віцебскага абласнога Савета дэпутатаў ад 28 снежня 2011 года № 158 гэтыя надбаўкі сапраўды былі адменены.

Што датычыцца фінансавання, нават у краінах Еўрапейскага Саюза бібліятэкі дзейнічаюць за кошт дзяржаўных грошай. Ніводна бібліятэка ніколі не акупіць сябе без падтрымкі з бюджэту. Наконт аказання платных паслуг... Магчымасці бібліятэку ў гэтым пытанні абмежаваны. У асноўным зарабляем на каліраванні неабходных наведніку старонак кніг, газет, часопісаў. Папулярнасцю ў чытачоў карыстаецца так званы «камерцыйны абанемента», на які набываюцца кніжныя навінкі за пазабюджэтных сродкі.

Чытачу, безумоўна, лягчэй заплаціць 1,5 тысячы рублёў за суткі і прачытаць кнігу за некалькі дзён, чым купіць яе ж, напрыклад, за 80 тысяч. Паводле запыту бібліятэкар можа класіфікаваць літаратуры па тэме, якая цікавіць карыстальніка, ажыццявіць набор тэксту на замежнай мове, скапіраваць тэкставую інфармацыю на электронны носьбіт чытача і іншае.

Наколькі я ведаю, ад таго, што зароблена дзякуючы платным паслугам, мала што застаецца для выплаты тым, хто гэтым неспрэчна займаецца.

Вы не памыляецеся. Пасля выплаты падаткаў і іншых «расходаў» грошай застаецца няшмат, каля 40% ад прыбытку.

Напэўна, многія думаюць, што бібліятэкарам працаваць не так ужо і цяжка: сядзіш у цёплым і ўтульным памяшканні ды кніжкі выда-

ваем новыя паслугі, удасканальваем работу аддзелаў па абслугоўванні, рэалізуем шматлікія праекты, цікавыя нашым чытачам. Прыходзім у працоўныя калектывы, каледжы, ВНУ і расказваем пра асаблівасці нашай бібліятэкі, у якой можна пачытаць тое, чаго няма ў іншых.

Мы закупляем больш добрай літаратуры, чым іншыя бібліятэкі вобласці, набываем рэдкія альбомы, энцыклапедыі. Усе выдавецкія навінкі, якія, на погляд супрацоўнікаў аддзела камплектавання, могуць зацікавіць чытачоў, у нас ёсць.

— А наколькі папулярная ваша электронная чытальня зала?

— Зала працуе з восені мінулага года. Чытачы, дарэчы, шмат разоў выказвалі падзякі за бясплатны доступ у інтэрнэт. Маюцца на ўвазе не забавляльныя сайты, а адукацыйныя, навуковыя. За выхад на несанкцыянаваныя сайты некалькімі чытачамі мы загадам забаранілі наведваць бібліятэку. Але гэта хутчэй выключэнне з правілаў.

312 сакавіка 2012 года на базе аддзела «Электронная чытальня зала» пачала работу «Школа камп’ютарных ведаў» для карыстальнікаў, якія зусім не валодаюць камп’ютарам. Навучанне бясплатнае, дастаткова толькі быць чытачом бібліятэкі.

Вельмі папулярны і наш афіцыйны сайт, які зарэгістраваны ў Дзяржаўным рэгістры інфармацыйных рэсурсаў. Сайт нярэдка наведваюць і жыхары замежжа, бо ёсць, акрамя беларускай і рускай, англамоўная версія. З Канады вось прыйшла просьба дапамагчы ў падборцы крыніц па канкрэтай краязнаўчай тэме. Немаў зацікавіць бібліяграфічны паказальнік, прысвечаны Вллікай Перамозе.

— Не магу не запытаць: у Віцебску планавалася ўзвесці новы будынак для абласной бібліятэкі. Напэўна, цяпер не той час?

— Калі нам даручылі распрацаваць канцэпцыю будучай бібліятэкі, мы з энтузіязмам узяліся за справу. Цікавых ідэй шмат. Мы спадзяемся, што новая бібліятэка будзе на ўзроўні лепшых бібліятэк свету. Але ўсё залежыць ад фінансавання. Каб набыць сучасную сістэму абслугоўвання чытачоў, неабходна 350 тысяч еўра. А чытач ж трэба ўзвесці будынак. Безумоўна, чарговая хваля крызісу ўнесла карэкцыю ў план будаўніцтва новага храма кнігі. Але мы — аптымісты і шчыра верым, што новая абласная бібліятэка не такая далёкая перспектыва...

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

Информация о застройщике:

Застройщик: Иностранное частное торговое-строительное унитарное предприятие «ГЕРБЕЛИНВЕСТ», зарегистрировано Минским горисполкомом решением от «26» сентября 2008 года в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 191068402.

Адрес: 220004, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Димитрова, 5, пом. 1.

Режим работы: пн-пт. с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00. Телефоны: (017) 203 32 78, (017) 203 38 49. Факс: (017) 306 24 52.

До настоящего проекта организация не осуществляла функции застройщика жилых домов и иных объектов недвижимости.

Информация о проекте строительства: Застройка двух домов 1, 2 очереди.

Цель проекта строительства — строительство двух 7-9-этажных многоквартирных жилых домов со встроенными помещениями общественного и административного назначения по генплану:

- 1-я очередь строительства — блок-секции G1-3223-7-Л, G1-21112-8-С, G1-2112-9П;
- 2-я очередь строительства — блок-секции G1-3223-7-Л, G1-21112-8-С, G1-2112-9П.

Здание каждого многоквартирного жилого дома запроектировано из 3-х секций, общая площадь жилого здания 6924,29 м², из них жилых помещений (квартир) — 6039,47 м². Количество жилых помещений (квартир) — 108, из них: однокомнатных — 47, двухкомнатных — 45, трехкомнатных — 15, четырехкомнатных — 1. Каждая секция оборудована мусоропроводом, одним грузопассажирским лифтом. Во всех квартирах предусмотрены летние помещения (остекленные лоджии). Конструкция здания — сборные железобетонные конструкции с эффективным минераловатным утеплителем. Высота этажа — 3 м.

Здания каждого многоквартирного дома включают в себя встроенные помещения общественного назначения площадью от 86,81 м² до 140,59 м².

Объект долевого строительства расположен в г. Минске в границах ул.Курганная — ул.Космонавтов, с севера — вдоль лесопарковой зоны по проектируемой улице № 1, с за-

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ на «Комплекс многоквартирных жилых домов со встроенными помещениями общественного назначения по ул. Курганная в г. Минске»

пада и юга — существующей усадебной застройкой по ул. Курганной, с востока — существующей жилой застройкой по ул. Космонавтов.

Начало строительства — октябрь 2010 г. Ориентировочные сроки окончания строительства жилых домов 1,2, очереди — 4-ый квартал 2012 г.

Застройщиком получены: - экспертное заключение Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь (РУП «Лавгостройэкспертиза») от 05.10.2010 г. № 1173-15/10, от 07.10.2010 г. № 1454-15/10И, от 16.12.2010 № 1622-15/10;

- решение Минского городского исполнительного комитета от 08.10.2010 г. № 2320 «Об изъятии, предоставлении земельных участков и разрешении строительства»; - разрешение специализированной Инспекции департамента контроля и надзора за строительством по г. Минску на производство строительно-монтажных работ № 2-203Ж-067/10 от 11.10.2010, 05.11.2010, 28.12.2010, 27.01.2011, 03.08.2011, 12.09.2011 г.

Застройщик на праве временного пользования на период строительства выделены земельные участки площадью 3,2181 га (свидетельство о государственной регистрации № 500/986-3352) и 0,0051 га (свидетельство о государственной регистрации № 500/986-3351).

Генеральный подрядчик — ООО «Интерфакс». Заключение договоров создания объектов долевого строительства будет проводиться поэтапно. Для физических лиц, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей предлагаются к заключению по договорам создания объектов долевого строительства 24 (двадцать четыре) квартиры (однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные, общей площадью от 34,56 м² до 82,02 м²).

Стоимость одного метра квадратного жилых помещений эквивалентна 1020 (одна тысяча двадцать) долларов США по курсу Национального банка Республики Беларусь. Стоимость неизменна до окончания строительства. Указанная в настоящей проектной декларации цена за 1 м² общей площади по проекту соответствующих квартир и их количество считается действительным до момента опубликования новой декларации.

Уплата цены договора производится застройщиком единовременно либо поэтапно в установленный договором период по графику платежей, который является неотъемлемой частью договора (п.9 Правил заключения, исполнения и расторжения договора создания долевого строительства, утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 15.07.2006 г. № 396).

Работы по внутренней отделке жилых помещений, выполняемые Застройщиком: - бетонная подготовка под укладку полов, гидроизоляция полов в санузлах без окраски стен и потолков; - электроснабжение — поквартирная разводка электропроводки с установкой розеток, электросчетчиков и выводом на кухню для подключения электроплиты; - вентиляция — естественная; - горячее и холодное водоснабжение — стояки с приборами учета, установкой и подключение унитаза, выводы для кухни и ванны; - канализация — стояки с поквартирной разводкой трубопроводов к точкам подключения; - отопление — водяное; - телефонизация, радиотелефония, телевидение — поквартирная разводка. Внутренняя отделка мест общего пользования: общие коридоры, лифтовые, лестничные пролеты, входные группы, технические помещения. Иные работы по внутренней отделке Застрой-

щиком не выполняются, в том числе не устанавливаются внутренние дверные блоки, а также не производится чистовая отделка помещений.

Состав общего имущества в многоквартирном жилом доме, которое будет в общей долевой собственности дольщиков после ввода объекта в эксплуатацию: межквартирные лестничные клетки, лестницы, лифты, лифтовые, вентиляционные и иные шахты, коридоры, крыши, технические этажи и подвалы, другие места общего пользования, несущие, ограждающие несущие конструкции, механическое, электрическое, сантехническое и иное оборудование, находящееся за пределами жилых и (или) нежилых помещений, но обеспечивающее их жизнедеятельность, элементы озеленения и благоустройства, а также иные объекты недвижимости здания, служащие целевому использованию здания. Данное имущество поступает в общую собственность дольщиков, если финансирование этих объектов производилось дольщиками, и передаются Застройщиком по акту приема передачи представителю товарищества собственников, если на момент ввода дома в эксплуатацию это товарищество создано. В случае если такое товарищество не создано, лицу, определяемому общим собранием Дольщиков, либо уполномоченному местным исполнительным и распорядительным органом.

После выполнения строительно-монтажных работ на прилегающей территории жилого дома будет выполнено благоустройство и озеленение согласно утвержденного генерального плана.

Срок действия настоящей проектной декларации — до момента опубликования новой проектной декларации, которая отменяет действие опубликованных ранее.

Информация по объекту долевого строительства и условиям заключения договоров можно получить в уполномоченной риэлтерской организации ООО «РиэлтиХаус», лиц. № 02240/225, 18.05.2011 «16 Минскот Республика Беларусь, ризлт. услуги. УНП 191441618 по адресу: г. Минск, ул. Димитрова, д. 5, каб. 2, тел.: (017) 306 08 20, (029) 504 08 20, адрес в интернете: www.kurgannaya.by

г. ВИТЕБСК ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ ПОВТОРНОМ АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ С ОДНОВРЕМЕННОЙ ПРОДАЖЕЙ ПРАВА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОСТИ СНИЖЕНА НА 20 %

Table with 5 columns: № лота, Наименование предмета аукциона, Характеристика предмета аукциона, Начальная цена предмета аукциона, рублей, Сумма задатка, рублей. Contains two lots of real estate and land parcels.

ОРГАНИЗАТОР — фонд «Витебскоблмущество», г. Витебск, ул. «Правды», 38, контактный телефон-факс в г. Витебске: (0212) 476096, сайты www.gki.gov.by, www.fondgosim.vitebsk.by, e-mail: vofondgjt@tut.by.

ПРОДАВЕЦ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ: Республиканское унитарное производственное торговое предприятие «Оршанский льнокомбинат», контактные телефоны — (0216) 23 22 10, 23 00 28.

Условия предоставления земельных участков: Лоты №№ 1, 2: заключение победителем аукциона с Оршанским горисполкомом договора аренды земельного участка и его обращения в двухмесячный срок со дня заключения договора аренды в Оршанский филиал РУП «Витебское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» за государственной регистрацией земельного участка, прав, ограничений (обременений) прав на него.

1. Аукцион состоится 20 июня 2012 г. в 15 часов в здании фонда «Витебскоблмущество» по адресу: г. Витебск, ул. «Правды», 38.

Условия пользования земельным участком: заключение победителем аукциона с Оршанским горисполкомом договора аренды земельного участка и его обращения в двухмесячный срок со дня заключения договора аренды в Оршанский филиал РУП «Витебское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» за государственной регистрацией земельного участка, прав, ограничений (обременений) прав на него.

Для участия в аукционе приглашаются граждане, юридические лица и индивидуальные предприниматели Республики Беларусь, иностранные инвесторы, а также консолидированные участники — два и более субъекта малого предпринимательства — индивидуальные предприниматели и (или) микроорганизации. Участнику необходимо подать заявление и подписать соглашение установленной формы с фондом «Витебскоблмущество».

Лица, желающие принять участие в аукционе, к заявлению прилагают: заверенную копию платежного поручения о внесении задатка; а также представляются: юридическими лицами Республики Беларусь — дирекцией, выданная представителю юридического лица, копия документа, подтверждающего государ-

ственную регистрацию юридического лица, без нотариального засвидетельствования; индивидуальные предпринимателями — копия документа, подтверждающего государственную регистрацию индивидуального предпринимателя, без нотариального засвидетельствования; иностранными юридическими лицами — копии учредительных документов и выписки из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения с нотариальным удостоверением переводом на белорусский (русский) язык; представителем индивидуального предпринимателя — нотариально удостоверенная доверенность; представителем иностранного юридического лица — легализованная в установленном порядке доверенность, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с нотариально удостоверенным переводом на белорусский или русский язык. При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, а руководитель юридического лица также — документ, подтверждающий его полномочия.

Консолидированными участниками для участия в аукционе к заявлению прилагаются: оригинал и копия договора о совместном участии в аукционе; заверенная копия платежного поручения о перечислении суммы задатка на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении; копии документов, подтверждающих государственную регистрацию индивидуальных предпринимателя и (или) микроорганизаций, заключивших договор о совместном участии в аукционе; сведения о средней численности работников микроорганизаций, заверенные подписью руководителя и печатью.

При подаче документов уполномоченное лицо (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, и доверенности, выданные индивидуальными предпринимателями и (или) микроорганизациями, заключившими договор о совместном участии в аукционе. Представителем уполномоченного лица дополнительно предъявляются доверенность, выданная в установленном законодательством поряд-

ке, либо документ, подтверждающий полномочия руководителя.

Заявления на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 8.00 до 17.00, последний день приема документов 19.06.2012 до 17.00 по адресу: г. Витебск, ул. «Правды», 38, кабинет 308. Заключительная регистрация участников 20.06.2012 с 14.00 до 15.00. К участию в торгах не допускаются участники, не прошедшие заключительную регистрацию.

2. Сумма задатка перечисляется до подачи заявления на участие в аукционе на расчетный счет № 3642903027026 в Региональной дирекции № 200 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 153001389. Получатель — фонд «Витебскоблмущество», УНП 3000024095.

3. Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке организации и проведения аукционов по продаже объектов государственной собственности и на право заключения договора аренды земельного участка для обслуживания недвижимого имущества, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462. Победитель аукциона — участник, предложивший наибольшую цену. Аукцион признается несостоявшимся, если заявление на участие подано менее чем двумя участниками, предмет аукциона не может быть продан по начальной цене.

4. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за 3 дня до даты его проведения.

5. Участник, ставший победителем аукциона (претендентом на покупку), после окончания аукциона обязан: подписать протокол аукциона; не позднее 12 рабочих дней после утверждения в установленном порядке протокола аукциона возместить затраты на организацию и проведение аукциона, включая расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам документов, необходимой для его проведения, формированием земельного участка и государственной регистрации в отношении этого земельного участка; не позднее 12 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке протокола аукциона заключить договор купли-продажи недвижимости и договор аренды земельного участка.

6. Информация об аукционе была опубликована ранее в газете «Звезда» по Лоту № 1 — 29.04.2011 № 80 (26944), по Лоту № 2 — 11.06.2011 № 108 (26981).

ООО «Элитмаст» в лице ликвидатора ЗАО «Правая компания «Антикризисный консалтинг» ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 31.05.2012 г. ПУБЛИЧНЫХ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА по продаже недвижимого имущества ООО «Элитмаст» на следующих условиях:

- Лот № 1 — Административное помещение, расположенное по адресу: г. Гродно, ул. Тимирязева, д. 10, корп. 1, пом. 20, инв. № 400/D-114429, общей площадью 21,6 кв.м. Начальная цена торгов — 248 400 000 руб. без НДС.
Лот № 2 — Административное помещение, расположенное по адресу: г. Гродно, ул. Тимирязева, д. 10, корп. 1, пом. 25, инв. № 400/D-114432, общей площадью 27,0 кв.м. Начальная цена торгов — 310 500 000 руб. без НДС.
Лот № 3 — Административное помещение, расположенное по адресу: г. Гродно, ул. Тимирязева, д. 10, корп. 1, пом. 26, инв. № 400/D-114433, общей площадью 22,8 кв.м. Начальная цена торгов — 262 200 000 руб. без НДС.
Лот № 4 — Торговое помещение, расположенное по адресу: г. Гродно, ул. Тимирязева, д. 10, корп. 1, пом. 1, инв. № 400/D-114405, общей площадью 129,5 кв.м. Начальная цена торгов — 3 043 250 000 руб. без НДС.
Лот № 5 — Торговое помещение, расположенное по адресу: г. Гродно, ул. Тимирязева, д. 10, корп. 1, пом. 3, инв. № 400/D-114417, общей площадью 53,1 кв.м. Начальная цена торгов — 1 247 850 000 руб. без НДС.

Часть помещений имеют обременения долгосрочной аренды. Шаг торгов — 5% от начальной цены лота. Заявки на участие в торгах принимаются до 18 часов 00 минут 30.05.2012 г. по адресу: г. Минск, ул. Скрыганова, д. 6, оф. 2304. По вопросам участия в торгах обращаться по тел. +37529 166 85 12. Место проведения торгов: г. Минск, ул. Скрыганова, д. 6, корп. 3, оф. 16 (2304). Время проведения торгов: 31 мая 2012 г. в 10 часов 00 минут. Задаток для участия в торгах — 10% от стоимости каждого лота. Оплата задатка производится с даты наступления публикации до 30 мая 2012 года (включительно) на р/с ОАО «Элитмаст» № 3012400930016 в ОАО «Технобанк», код 857, УНП 590662367. Заключение договора — в течение 5 (пяти) дней с момента проведения торгов. Оплата приобретенного объекта — в течение 7 (семи) календарных дней с момента заключения договора. В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Республики Беларусь от 05 мая 2009 года № 232 «О некоторых вопросах проведения аукционов (конкурсов)» возмещение затрат на организацию и проведение торгов осуществляется участником, выигравшим торги.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ОБСЛУЖИВАНИЯ ОДНОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В БОБРУЙСКОМ РАЙОНЕ

Table with 8 columns: Номер лота по порядку, Местоположение земельного участка, Начальная цена (руб), Размер задатка (руб), Расходы, связанные с подготовкой аукциона и документация, необходимая для его проведения, Условия проведения аукциона, Характеристика земельного участка, Кадастровый номер, Инженерная и транспортная инфраструктура.

ПРИМЕЧАНИЕ: Аукцион состоится 18.06.2012 года в 15.30 по адресу: г. Бобруйск, ул. Пушкина, 215-а, 2-й этаж, малый зал заседаний. Заявления принимаются по адресу: г. Бобруйск, ул. М. Горького, д. 41, каб. 2, в рабочие дни с 08.00 до 17.00 с 1-ого дня после публикации извещения в СМИ. Последний день приема заявлений — 12.06.2012 года до 17.00. Информация о земельных участках по контактному телефону в г. Бобруйске: 52 70 24.

Для участия в аукционе граждани Республики Беларусь (лично или через своего представителя) в установленный в извещении о проведении аукциона срок обязан предоставить следующие документы в комиссию по проведению аукционов: - заявление на участие в аукционе (с указанием кадастрового номера и адреса земельного участка); - заверенную копию платежного поручения о внесении задатка (10% от начальной цены) на расчетный счет Сычковского сельсполкома № 3604712110312 в АСБ «Беларусбанк» филиал 703, код 760, УНН 700045734, код платежа 04901; - представителем гражданина Республики

Беларусь — нотариально удостоверенная доверенность; - при подаче документов на участие в аукционе граждане предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Порядок проведения аукциона:

- 1. К участию в аукционе допускаются лица, подавшие в указанные в извещении сроки соответствующее заявление с приложением необходимых документов и внесенные в установленном порядке на указанный в извещении расчетный счет задаток.
2. Первая объявленная аукционистом цена предмета аукциона определяется в соответствии с шагом аукциона. Торги продолжаются до тех пор, пока по новой объявленной аукционистом цене аукционный номер подял только один участник аукциона. Аукционист называет последнюю цену и номер данного участника трижды и объявляет проданным предмет аукциона словом «продано», а участника аукциона — победителем в отношении соответствующего предмета аукциона.
3. При отсутствии лиц из участников аукциона, готовых выкупить предмет аукциона по названной цене, аукционист называет эту цену три раза. Аук-

цион завершается, если после трехкратного объявления новой цены предмета аукциона ни один из участников аукциона не поднял своего номера.

4. Предмет аукциона снимается с аукциона по решению комиссии или организации до начала проведения аукциона в случае отсутствия участников аукциона, либо если на объект аукциона претендует только один гражданин.

В течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке протокола о результате аукциона победитель аукциона обязан внести плату за земельный участок, возместить затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам документацию, необходимой для его проведения, и исполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного участка для проведения аукциона и предоставлении победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона, которые подлежат выполнению до обращения за государственной регистрацией в отношении земельного участка. Всем желающим предоставляется возможность предварительного ознакомления с объектом.

ОАО «ГОМЕЛЬПРОДУКТ» извещает своих акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Гомельпродукт» 25 мая 2012 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. Об увеличении доли Республики Беларусь в уставном фонде открытого акционерного общества «Гомельпродукт». Собрание состоится по адресу: г. Гомель, ул. Маэурова, 48, актовый зал ОАО «Гомельпродукт». Начало в 10.00. С проектом решения собрания акционеры могут ознакомиться по указанному выше адресу в рабочие кадры, тел. (8 0223) 78 46 45. Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества — паспорт, представителю акционера — паспорт и доверенность. Наблюдательный совет ОАО «Гомельпродукт».

ОАО «БЕЛАГРОПРОМБАНК»

С 16 мая 2012 года на основании постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 10.05.2012 №229, размер ставки рефинансирования установлен в размере 34,0 процентов годовых.

В соответствии с условиями договоров ОАО «Белагропромбанк» сообщает о снижении процентных ставок по договорам банковского вклада «Универсальный», заключенным в период с 02.08.2004 по 05.03.2006, и «Сберегательный», заключенным в период с 25.10.2004 по 05.03.2006, на 2 процентных пункта с 17.06.2012.

Телефон Контакт-центра Банка — 136 8.00-20.00 — рабочие дни, 8.00-18.00 — выходные и праздничные дни. Звонок со стационарного телефона, с мобильного телефона (life), velcom, МТС — по тарифам операторов связи. Консультация оказываются бесплатно. www.belarbp.by

Лицензия на осуществление банковской деятельности от 22.07.2009 № 2 выдана Национальным Банком Республики Беларусь. УНП 1006933551.

ОАО «Технолит Полоцк»

ИЗВЕЩАЕТ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ 24 мая 2012 г. в 14.00 ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ по адресу: г. Полоцк, ул. Октябрьская, 47 (актовый зал ОАО «Технолит Полоцк»).

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

- 1. О вхождении в холдинг, создаваемый на базе ОАО «Бобруйск-агромаш».
2. Об увеличении уставного фонда и номинальной стоимости акции Открытого акционерного общества «Технолит Полоцк».
3. Об утверждении уставного фонда.
4. О внесении изменений в Устав общества.

С материалами по вопросам повестки дня собрания акционеры могут ознакомиться по адресу: г. Полоцк, ул. Октябрьская, 47 (кабинет председателя НС) в рабочие дни (понедельник — пятница), начиная с 17 мая 2012 г. с 9.00 до 16.00.

Регистрация участников собрания будет производиться с 12.45 до 13.45 в день и по месту проведения собрания на основании: акционер — паспорт; представитель — паспорт и доверенность, оформленная в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 августа 2006г. № 1093 «Об утверждении Инструкции о порядке регистрации доверенностей, предусматривающих передачу прав, удостоверенных акциями». Список акционеров Общества, имеющих право на участие в собрании, составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на 1 мая 2012.

УНП 130083521 Наблюдательный совет ОАО «Технолит Полоцк»

К публикации ГОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА извещения о проведении аукциона по продаже права аренды земельных участков, который состоится 5 июня 2012 г. (газета «Звезда» от 12.05.2012 г.), ДОБАВЛЯЮТСЯ ЛОТЫ №№ 10-22 в следующей редакции:

Table with 8 columns: № лота, Адрес земельного участка: г. Гомель, Кадастровый номер участка, Площадь, га, Целевое назначение — строительство, Качество земли, Характеристика расположенных на участке инженерных коммуникаций, строений, сооружений, инженерно-технических условий. Инженерно-геологические условия будут определены на стадии производства проектно-изыскательских работ, Срок аренды, Начальная стоимость, бел. рублей, Сумма задатка, бел. рублей, Затраты на подготовку документов, бел. рублей. Contains 13 lots with detailed descriptions of land parcels and buildings.

Windows Еўропы эстонскага гатунку

ЧАСТКА I. СУЧАСНАЯ ЭКЗОТЫКА ПАЎНОЧнай КРАІНЫ

Самалёт зайшоў на пасадку над сэрцамі Таліна. Чырвоныя дахі старога горада праглядаліся ў ілюмінатары, і, здавалася, прыцягвалі да сябе — самалёт зніжаўся, і ў промнях сонца здавалася, што не пасадка паласа, а брама ў старажытнасць адкрываецца перад ім. Надта вачарова-рамантычным здаваўся з вышыні Стары Талін.



Стары Талін з вышыні.

Але брама, за якой адкрываўся гэты старажытны горад, — аэрапорт — па сучаснаму красамоўна інтрыгаваў казачнасцю зусім іншага гатунку, бадай што орузлаўскай. Казка будучыні вабіла яркаватымі бігбордамі, дзе чалавечая сябрвала з тэхнічным. «Калі ласка, электронная Эстонія...» — адзначалі госці і пачыналі разумець, што гэта азначае, літаральна адразу ж. Каб чакаць багаж не было надта сумна, по-зіркі вывучаў сцены з прывабнымі плакатамі, паказальнікам матчыных кірункаў далейшага руху і нейкімі прыстасаванымі незразумелым прызначэннем. Вось, напрыклад, нейкі слупок з надпісам на трох мовах: «Націсніце на кнопку». А калі націснуць, то што?.. «Магчыма, калі ты згубіўся, каб цябе знайшлі?» — гадла група прыхаўшых замежнікаў. «Ці калі трэба тэрмінова выклікаць паліцыю?..» — адна версія змяняла другую. Незразумела і страшнавата (свавольмі тут невядома чаго!) было, пакуль не націснулі. Электронным жаночым голасам прыстасаванне прачытала вершы — павесяліла разгубленых турыстаў у незнаёмым горадзе...

Вось у такіх момантах разумееш, як развіццё электронных тэхналогій можа быць карысным чалавеку. Ды не толькі ў гэтым, скажучы ў Эстоніі, якая стала прыкладам у галіне выкарыстання інфармацыйных тэхналогій ва ўсёй Еўропе. Так, гэтая маленькая, але гордая паўночная краіна за апошнія два дзесяцігоддзі здолела скокнуць далёка ад савецкага мінулага адразу ў той час, які ў нас называюць тэхналагічнай будучыняй.

Найхутчэй ходзіць той, хто не азіраецца назад, а глядзіць толькі наперад. Эстонія выкарыстала свой шанец на аднаўленне незалежнасці ў 1991-м.

Аднаўленне незалежнасці адбылася хутка. Трэба было даказаць, што мы не з ССРСР, а асобная паўночная краіна, — гаворыць Івар Тала, былы член канстытуцыйнага камітэта парламента Эстоніі. — Эстонцы заўсёды хацелі размаўляць на сваёй мове, моўная палітыка спрыяла аднаўленню і станаўленню дзяржаўнасці. Эстонія была адна з першых у эканамічных рэформам, увяла свае грошы. Але мы адразу пачалі глядзець у бок Еўропы.

А яшчэ ў 90-я гады кіраўніцтва гэтай краіны вырашыла пачаць праграму «Скачок тыгра». Вельмі амбітны праект павінен быў змяніць Эстонію: ён прадугледжваў «камп'ютарызацыю і інтэрнацыяналізацыю» ўсёй краіны.

Дзякуючы гэтай праграме ў кожнай школе Эстоніі з'явіліся камп'ютары і інтэрнэт. Каб ісці ў будучыню, трэба было найперш навучыць дзяцей, а яны дома маглі ў сваю чаргу даламаць асабістую тэхніку дарослым. Былі і спецыяльныя праграмы па навучанні інтэрнэт-карыстанню. Усе публічныя бібліятэкі ў краіне павінны прапаноўваць бясплатны доступ да інтэрнэту. Як і ўсе крамы, кавярні, рэстараны...

Дзякуючы ў навушніках і з нэтбукам сядзелі на супермаркетах. Ішлі туды —



Дарога ў глыбіні стагоддзяў.

сядзела. Выходзілі — усё яшчэ сядзела: нешта некаму казалі, смяляся, калі слухала адказ. Ніхто не рагавуў — звычайная з'ява. Кампанія моладзі ў кавярні: сядзяць, гамоняць. Адзін засумуваў — са сваім смартфонам пачаў «юзаць» па сёйве...

...Ажыццёўленне праграмы прывяло да таго, што на сённяшня дзень 76% насельніцтва выкарыстоўвае актыўна інтэрнэт. 58% сем'яў маюць дома падключаны да інтэрнэту камп'ютар. Але і гэта яшчэ не ўсё: некаторыя праекты ў Эстоніі накіраваны на тое, каб падключыць шырокакаласны інтэрнэт да хутароў...

Камп'ютар і інтэрнэт — гэта не раскоша для эстонцаў, а сродак для палічэння жыцця. Сапраўды, тут праз інтэрнэт вырашаюцца многія пытанні і аказваюцца паслугі. Напрыклад, адной з самых папулярных інтэрнэт-паслуг з'яўляецца падатаквой дэкларацыі. Таксама карыстаецца попытам інтэрнэт-банкінг. Нават школа стала электроннай: бацькі больш проста могуць даведацца пра поспехі свайго дзіцяці, а таксама пра хатнія заданні. Няма класных журналаў, дзённікаў. Настаўнікі і бацькі могуць кантактаваць наўпрост — праз інтэрнэт. Натуральна, дзецім больш складана хітрыць наконт аднак...

Кажучы, што электронная паліцыя працуе эфектыўней, чым звычайная: машыны маюць мабільныя станцыі і пры неабходнасці выяжджаюць на месца.

Электронным стаў нават урад. Урад Эстоніі перастаў весці папярочныя дакументацыю з 1999 года — замест гэтага створана электронная сетка дакументацыі ў інтэрнэце. Дзякуючы гэтаму ў 2000 годзе урад перайшоў да беспалярных пасаджэнняў кабінета міністраў, цяпер праводзяцца электронныя нарады. У адзінай сетцы ёсць усё дзяржаўныя органы, органы мядсвага самакіравання. Чалавек без праблем знайдзе кантакт чыноўніка, які адказвае за той ці іншы кавалак працы, і можа выказаць яму заўвагі ці прапановы. Чыноўнікаў прывучылі быць «анлайн» — яны рэагуюць на актыўнасць грамадзян у сёйве.

У выніку гэта змяняе колькасць папярвай працы для чыноўнікаў. І спра-

Такі падыход дазволіў зменшыць колькасць чыноўнікаў, якія адчувалі б сябе каралімі, выдаючы даведкі чалавеку. Але цяпер працуе прынцып «адно акно», калі чалавек можа асноўную частку паслуг атрымаваць, выкарыстоўваючы ўласны камп'ютар. Электронныя паслугі павінны быць бясплатнымі: таму што гэта аб'ектыўна значна танней, чым плаціць чыноўніку заробак.

Насамрэч прастата ў атрыманні электронных паслуг дасягаецца дзякуючы таму, што кожны ў Эстоніі мае свой ідэнтыфікацыйны нумар.

Звычайная пластыкавая картка з фота — нешта нахштальт майго працоўнага пропуску. Але не, у яе значна большыя паўнамоцтвы. Гаспадар карткі Арва От сцвярджае, што яна змяняе яму пашпарт, адначасова выконвае ролю правоў на кіраванне аўта, а таксама карткі сацыяльнага страхавання на атрыманне медыцынскіх паслуг. Урач чытае, уносіць дыягназ і пазначае лячэнне. Рэцэпт тут жа — на картцы, з якой ты ідзеш ужо ў аптэку... «Ці не занадта даўрэў дзяржаве?» — здзіўляемся мы, бо атрымліваецца, што тваё жыццё — як на далоні... Для таго, хто ўлез у тваю картку...

— Гэта ўніверсальны ключ, каб адчыняць розныя дзверы, — тлумачыць Арва От, дырэктар Акадэміі электроннага кіравання Эстоніі, куды сёння звяртаюцца па вопыт з розных краін. — Было шмат спрэчак наконт таго, што пры ўвядзенні ІД-картак трэба думаць пра тое, каб абараніць асабістыя звесткі чалавека. І насамрэч ёсць на гэтай картцы інфармацыя, якая не можа быць даступнай нікому, акрамя мяне самога. Кожны чалавек з'яўляецца ўласнікам персанальнай інфармацыі. Насамрэч людзі, а не

тэхналогія з'яўляюцца галоўнай рызыкай бяспекі.

З развіццём ІД-картак у Эстоніі сталі думаць пра ахову звестак. Ёсць статыстыка іх прагляду: кожны карыстальнік можа даведацца, хто, калі і якія ягоныя звесткі глядзеў. Калі, на думку чалавека, нехта цкаваўся ім неабгрунтавана, то ён можа падаць скаргу. За парушэнне прадп'яжжаны штраф, паніжэнне ці нават крымінальнае справа.

— Гучалі галасы супраць, якія грунтаваліся на думцы: дзяржава сончыць за мною. Гэта сапраўды хвалюе. Але каб так не атрымлівалася, патрэбны дакладныя правілы гульні. Таму што ў кожнага ёсць права на прыватную інфармацыю, — запэўнівае Кая Плуусеп, эксперт Інспекцыі па ахове звестак. — Калі звесткі пра маё здароўе збіраюцца і захоўваюцца назаўсёды, я сапраўды адчуваю сябе некамфортна. А з іншага боку, гэта прымушае ўрачоў быць больш уважлівымі і не памыліцца з дыягназамі: чалавек жа можа больш проста даказаць урачобную памылку. Былі такія выпадкі, калі людзі атрымлівалі кампенсцыі, пра сумы не паведмілялася... Насамрэч нават скептыкам сёння зразумела: варыянт вядзенай справы на паперы — больш дарагі для дзяржавы, чым электронны.

...Калі аднаго з будынкаў у старым горадзе стасавалася моладзь, групка хлопцаў гучна шосьці абмяркоўвала. Праз шкло было зразумела: адкрыццё выставы сучаснага мастацтва. Не магу абмінуць, бо цікава: якія ж тэмы актуальныя для мастацтва Эстоніі? Ніхто не спыняе і не звяртае ўвагі на людзей з вуліцы, бо наведніку шмат. Экспанаты — сучасныя арт-аб'екты. Адзін — аркуш паперы, які тралечацца ў паветры, белы і безабаронны перад тэхнікай, якая можа яго здэмаваць на вуліцу, пад ногі... Зразумела: аб'явіваецца тэма патрэбны паперы. Нават тут!

Увагу прыцягнуў праект відэарэта. На экране — прыгожы чырвоны вусны смакуюць віно з келіха. Рука кладзецца на стосік паперы. Белыя аркушы так і застаюцца белымі: рука іх намацала — і адклала ўбок. Што з імі рабіць? Іх жа не пакаштуеш, як віно... Іншая справа — кніга. Старажытная, у прыгожым вокладцы, кніжка як рырэтэт. Вось у такім выглядзе сэнс паперы падаецца абгрунтаваным — у гэтай зале і сярод гэтых людзей, у Эстонскім музеі сучаснага мастацтва. Насамрэч, калі змяняецца эпоха, мяняецца жыццё, то і мастацтва не можа заставацца традыцыйна-застылым. Яно мусяць адпавядаць жыццю. У яго іншыя сродкі выяўлення — больш тэхнічныя. У яго іншыя тэмы — адпаведныя часу. Вось, можа, у той зале ў Эстоніі я лепш за ўсё зразумела, чаму сучаснае мастацтва часам называюць «актуальным»: з дапамогай тэхнікі мяне прадэманстравалі, як папера можа ператварыцца ў рырэтэт і адзін з сімвалаў мінулых часоў. Што для Эстоніі ўжо актуальна...

Але што ў такім выпадку павіна адбывацца з людзьмі?.. Калі навокал развіваецца тэхналогія, то ў якой прасторы існуюць чалавечыя душы? Пра гэта — у другой частцы.

Ларыса ЦІМОШЫК.



Складу Лявон ЦЕПЕШ, г. Дзяржынск

«ЦАЛАВАЎ АЛЁНУ ЯНКА НАД ВАДОЙ»

Па гарызанталі: 1. «Спяём ... мы правдечу, \Пойдзеш замуж гэту весну». З вачалобнай вясновай песні «Ляцёў сокол». 4. Горка ... ды ядуць, кепска замужам, ды ідуць (прык.). 9. «Цалаваў Алёну ... над вадой». З песні «Ручнікі» (сл. В.Вярбы, муз. М.Пятранкі). 10. Сама калі пачы, а ... за парогам (прык.). 12. Абаграванне памяшканняў. 13. ... горы разбівае (прык.). 15. Лінейка або табліца з дзяленнямі. 17. Бачылі ..., што выбралі, то цяпер хай не плачуць (прык.). 18. За добрым мужыком трасе ... кумпяком, а за якім брыдам ходзіць грыбам (прык.). 21. Свіна ў баруду, а чорт у ... (прык.). 22. «А той траці, як у полі ...». З беларускай народнай песні «Ой, хацела мяне маць». 27. За добрым гаспадаром і свіння ... (прык.). 29. Прадмет старажытнай ручной зброі. 30. «Чарне трубка тэлефонная, як ... \На ворыве пісьменнага стала». З верша М.Танка «Наведанне дома Якуба Коласа». 31. «Ні мяне, ні лася, ні варону \Не міне сакавіці ...». З верша В.Гардзевя «Сакавіці кнайпар». 32. «У вяснушках вясна \Сок брызавы і п'е \За ... тваё \ \ каханне маё». З верша Я.Пушчы «Вясна».

Па вертыкалі: 2. Дугападобнае перакрыццё праёма ў сцяне. 3. «Паўна, марыць аб каханні \ ... палкае, дзівоча». З верша Я.Коласа «Таніна тайна». 5. Як беднаму жаніцца, дык і ... кароткі (прык.). 6. ... плача, а воўк скача (прык.). 7. Май сваё насенне, рабі дзецям ... (прык.). 8. Хоць у шалашы, абы ... па душы (прык.). 11. Каханне і ... не схаваеш (прык.). 14. ... п'яніцу любіць, а дачкі замуж не аддаеш (прык.). 16. «Бо тое ... \З вачара да рання». З беларускай народнай песні «Ой, сівы конь бяжыць». 19. «Ехаў Дзедка на ... \З ім на возе баба». З байкі К.Крапівы «Дзед і баба». 20. Бзе гаспадар жонка зусёды ... (прык.). 23. Любоў — не ..., а загадка — не патушыш (прык.). 24. Люлі, люлі, дзіця, спяць — адна ..., бацькоў п'яць (прык.). 25. «А яна — царыца \Васела, шчасліва \Каране песняй \Залатое ...». З верша Я.Кушалы «Жыня». 26. Упрочкі выбіраіся, а ... свей (прык.). 28. «Паліўся сэрбам ... , стадоўж \ У далёкай сінняй вышыне». З верша Я.Коласа «Вясною».

17. Вочы, 18. Баба, 21. Рабочы, 22. Дзень, 6. Каза, 7. Вяселле, 8. Між, 9. Горка, 10. Маці, 11. Кашаль, 12. Пажар, 13. Сцяна, 14. Маці, 15. Кніжка, 16. Пажар, 17. Бачылі, 18. За добрым мужыком, 19. Дзедка, 20. Сярод, 21. Свіна, 22. Траці, 23. Любоў, 24. Люлі, 25. Царыца, 26. Упрочкі, 27. Трубка, 28. Сакавіца, 29. Свіна, 30. Чарне, 31. Не мяне, ні лася, ні варону, 32. У вяснушках.

ПА ГАРЫЗАНТАЛІ: 1. Пойдзеш, 2. Дугападобнае перакрыццё, 3. Палкае, 4. Горка, 5. Беднаму, 6. Кароткі, 7. Рабі дзецям, 8. Хоць у шалашы, 9. Каханне і не схаваеш, 10. Сама калі пачы, 11. Каханне і не схаваеш, 12. Абаграванне памяшканняў, 13. Горы разбівае, 14. П'яніцу любіць, 15. Лінейка або табліца з дзяленнямі, 16. Бо тое, 17. Бачылі, 18. За добрым мужыком, 19. Ехаў Дзедка на, 20. Жонка зусёды, 21. Свіна ў баруду, 22. А той траці, 23. Любоў, 24. Люлі, люлі, дзіця, спяць, 25. Царыца, 26. Упрочкі, 27. Трубка, 28. Сакавіца, 29. Свіна, 30. Чарне, 31. Не мяне, ні лася, ні варону, 32. У вяснушках.

Даты Падазеі Людзі

1718 год — нарадзілася (г. Навагрудак) Саламея Русецкая, беларуская лекарка і асветніца. Яна была першай на Беларусі жонкай чыноўніка, якая афіцыйна займалася медыцынай. Спачатку яна лячыла хваробы вацэй, а потым і іншыя захворванні. Русецкая пабывала ў многіх краінах і гарадах. Займалася лячэннем пры двары рускай імператрыцы Анны Іааннаўны, аўстрыйскага імператара, князю Радзівілаў. Некаторы час практыкавала ў Вене, лячыла членаў турэцкага пасольства. Апошнім месцам яе медыцынскай дзейнасці быў Стамбул. Там сярод лекаў і пацыентаў былі турэцкія санавіянцы, сёстры султана і жанчыны яго гарэма. У 1760 годзе яна са Стамбула адправілася ў паломніцтва ў Святую Зямлю. У яе планы ўваходзіла наведванне Палесціны і Егіпта. Далейшы лёс невядомы. Пасля сябе Русецкая пакінула дзёнік-кнігу «Авантуры майго жыцця», у якой шмат месца адведзена апісанню побыту і нораваў розных народаў, выкладзены метады лячэння розных хвароб. У 1993 годзе кніга выйшла ў Мінску на беларускай мове.

1929 год — адбылася першая цырымонія ўручэння ўзнагарод Акадэміі кінамастацтва. Дарэчы, залатыя статуэткі сталі называцца «Оскар» не адразу. У 1931 годзе падчас абмеркавання прызва член акадэміі Маргарэт Хэрэй раптам усклікнула: «Як ён падобны да майго дзядзькі Оскара!». І ўжо літаральна на наступны дзень анекдот пра статуэткі цыркуляваў далёка за кулісамі Галівуда.

1947 год — нарадзілася Людміла Аляксандраўна Жлоба, беларускі архітэктар. Сярод работ у Мінску: рэканструкцыя парку імя Горкага і часткі праспекта Ф. Скарыны (цяпер праспект Незалежнасці), рэканструкцыя і аднаўленне палацава-паркавага ансамбля ў Нясвіжы і іншыя. Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі СССР (1989).

Было сказана Барыс Сачанка (1936—1995), беларускі пісьменнік:

«Кожны народ — творца, і правяляецца гэта ва ўсім, дзе ён ні жыву, там ён і рабіў».

Ларыса ЦІМОШЫК.

У НАСТУПНЫМ НУМАРЫ

Асноўная частка прадукцыі ААТ «Алеся», якая ідзе на экспарт, праляцала ў Расіі (прычым большай пануларнасцю карыстаюцца жаночыя калекцыі), але фабрыка працуе і з іншымі краінамі — Эстоніяй, Германіяй, Дарччы, у апошнім зусім нядаўна беларуская трыкаціжная фабрыка выйграла тэндар на пастаўку адзення для паліцэйскіх.

«СЛОДЫЧ» АЦАНИЛІ ГРУЗІНЫ

Кандытарская фабрыка «Слодыч» у Красавіку пачала пастаўляць печыва на рынак Грузіі. З пачатку гэтага года прадукцыя «Слодыча» пачала асвойваць новыя рынкі Украіны і Казахстану, таксама пашыраюцца партнёрска адносіны з кампаніямі з краін Еўрасаюза. Цяпер выдуча перамовы і ўзагодніцца ўмовы заключэння кантрактаў з кампаніямі з краін Балтыі, Манголіі і Ізраіля, у стадыі прапаруцкі знаходзяцца новыя экспартныя рынкі краіны Афрыкі і Паўднёва-Усходняй Азіі. Таксама сёлета прадукцыя «Слодыча» была прадстаўлена ў шырокім асяртыменце на міжнародных выставах «ПрадЭкспа» ў Маскве, «Продзі Экспа Украіна» ў Кіеве і «Ветман Экспа» ў Ханой, дзе атрымала высокую ацэнку наведнікаў і выклікала цікавасць з боку кампаній кандытарскай сферы.

Святлана БУСЬКО.


СЁННЯ

Сонца	Усход	Захад	Даўжыня дня
Мінск	— 5.05	21.08	16.03
Віцебск	— 4.58	21.04	16.06
Магілёў	— 4.55	20.58	16.03
Гомель	— 4.59	20.47	15.48
Гродна	— 5.22	21.22	16.00
Брэст	— 5.29	21.15	15.46



Фота Мары ЖЫЛІНСКАЯ

ЗАЎТРА



...у суседзях



УСМІХНЕМСЯ

— Ці згодны вы кахаць яе, засцерагаць ад праблем, захипаляцца ёй, ушаноўваць яе мудрасць і талент?
 — Развясціце мяне!

Аб'ява. Ушукваю сабе вечнае каханне на лета.

— Люся, не танцуй!
 — Чаму?
 — Ну не танцуй і усё!
 — Ну чаму, такая песня выдатная!
 — Люся, я цябе прашу, трымай руль!

Жанчына ў касцюме медыстры ўзбуджае мужчыну, таму што ён падсвядома лічыць, што ў яе ёсць спірт.

— Чым хмяяк адрозніваецца ад камунальнікаў?
 — Ён выгадна адрозніваецца тым, што, у адрозненне ад камунальнікаў, рыхтуецца да зімы яшчэ да яе пачатку.



ЗВЯЗДА БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА

ЗАСНАВАЛНІКІ: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь

РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА, ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Галоўны рэдактар **КАРЛЮКЕВІЧ** Аляксандр Мікалаевіч.

РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГІЯ: У.ЗДАНОВІЧ (намеснік галоўнага рэдактара), Н.КАРПЕНКА, А.КЛЯШЧУК, Л.ПАХМАНЕНКА, Т.ПАДАЛІК (намеснік галоўнага рэдактара), С.ПРОТАС (намеснік галоўнага рэдактара), Н.РАСОЛЬКА, С.РАСОЛЬКА, Л.РЫЖАНКОВА (першы намеснік галоўнага рэдактара), Л.СВІДРЫЦКАЯ, А.СПЛАНЕЎСкі (намеснік галоўнага рэдактара), В.ЦЕЛЮШК, Л.ЦІМОШЫК.

НАШ АДРАС: 220013 г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.

ТЭЛЕФОНЫ: прыёмнай — 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: лісьмаў — 287 18 64, падпіскі і распаўсюджвання — 287 18 36, 287 18 51, юрыдычнага — 287 19 68, сакратарыята — 292 05 82, аддзялення за выпуск дадаткаў: «Чырвоная змена» — 292 44 12; «Мясцовае самакіраванне» — 292 21 03, уласных карэспандэнцтваў: у Брэсце: 20 37 98, Віцебску: 43 23 74, Гродне: 43 25 29, Гомелі: 40 91 92, Баранавічах: 47 71 94, Магілёве: 32 74 31; бухгалтэрыі: 292 22 03.

http://www.zviazda.by; **ПРЫЁМ РЭКЛАМЫ** тэл./факс: 287 17 79, e-mail: rek@zviazda.minsk.by

Аўтары апублікаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор і дакладнасць фактаў. Іх меркаванні не з'яўдаюцца супадзеннем з меркаванням рэдакцыі. Рэдакцыя на сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў, апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар. Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.

Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва «Беларускі Дом друку». ЛД № 02330/0494179 ад 03.04.2009.

220013, Мінск, пр. Незалежнасці, 79. Выздзіць 250 разоў на год. Тыраж 30.015. Індэкс 638